

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 144 (5518)  
ПЯТНІЦА  
26  
Чэрвеня  
1938 г.  
Год выдання XIX

## ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ

22—24 чэрвеня адбыўся X пленум ЦК КП(б)Б.  
Пленум абмеркаваў наступныя пытанні:  
1. Аб выніках чэрвеньскага пленума ЦК ВКП(б).  
2. Аб уборцы ўраджая і сельскагаспадарчых загатоўках.  
Пленум кааптаваў у склад членаў ЦК КП(б)Б

т. Владзімірскага (Нач. Упраўлення Беларускай чыгункі), Панамарова (Нач. палітдзелу Беларускай чыгункі) і Дзегцярова (Нач. палітдзелу Заходняй чыгункі).  
Рашэнні пленума ЦК КП(б)Б будуць апублікаваны ў газетах у бліжэйшыя дні.

Н. Ф. ГІКАЛО

# СОВЕТСКАЯ БЕЛАРУСЬ

У дні, калі ўся наша краіна, аж краю да краю, вітае нараджэнне вялікай сталінскай Канстытуцыі, асабліва радасць і ўрачыстасць перажываюць народы, якія не ведалі ў мінулым нічога, апроч прыгнечанасці і цемры, народы, якім Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя і ленынска-сталінская нацыянальная рэвалюцыя адкрылі шырокую дарогу да адрыва і нацыянальнага росквіту. Такім народам з'яўляецца і беларускі.

Ад Вігосава да Негарэлага, ад Негарэлага да старадаўняга Турава, праз палонкі аэры, праз менскія лясы і ўзвышшы, праз слупкі балоты і раўніны праходзіць заходняя граніца Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Да ўсхода і захада ад граніцы жыве адзін і той-жа беларускі народ; аднак, побач жывуць два процілеглыя светлы: свет савабоднай творчай працы, багата і радасці і свет беспрацоўя, рабства і жабрацтва.

Багатая і слаўная Савецкая Беларусь! На шырокіх калгасных палях шуміць з'ясы і шпаніна, зелянеюць лубін, каволі і лён. Спяноў стаяць высокія сасновыя і ліпавыя лясы. Балакаміяныя бярозы, стройныя сосны, векавыя дубы, шырокалістыя клёны, граб, вяз, аясы — усе дрэвы высокакаштоўных парод ёсць у нашай рэспубліцы. На жоўтых пясках і ўзгорках шырока раскінуліся сасновыя саваны. Лясы Беларусі багаты дзікай птушкай і зьярамі. Сярод зялёных масіваў, асабліва на поўначы, велізарнымі лясамі блішчаць аэры. Ноўнаводныя ракі перасякаюць краіну ва ўсіх напрамках. У пясчых далінах і высокімі берагамі раскінуўся Днепр. Вялікамі скаламі ўзняліся берагі Заходняй Дзвіны. Спакойна і павольна сьпяць палескія балоты і аэры насюць свае воды Прыпяць і Сож.

У лясныя часы гэтыя ракі служылі шляхамі зносін паміж народамі і ў гісторыі Беларусі адгравалі велізарную ролю. Беларусь стаяла ў асяродку аэраў вайны. Тут біліся рускія і літоўскія кнізкі, тут ваявалі польскія караці і маскоўскія цэры, тут праходзілі полчышчы шведскай і татарскай арміяў; пазі Беларусі танталі салдаты Напалеона, і тысячы іх засталіся назаўсёды ў водах Берэзіны.

Змяніліся караці і цэры, але лёс Беларускага народу быў заўсёды аднолькавым. Да Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі кнізкі і магнаты ўдалі дзума трапімі ўсёй зямельнай плошчы Беларусі, і толькі трэнь не вышала да лозы жабрацкага сялянства. Адзін князь Вітгенштэйн уладаў звыш 700 тыс. дзесяцін зямлі, Рахвін—150 тыс. дзесяцін, граф Патоцкі—120 тыс. дзесяцін, дзесяткі памешчыкаў мелі кожны ад 50 да 100 тыс. дзесяцін зямлі.

Кара, мох, хлеб на палону з мякінай, крапіва былі зарамкі селяніна. Амаль адзіным, усё змяняючым прадуктам была бульба.

Гучная музычная, задушаўная беларуская мова царскімі адрывічымі мовай была абрешчана «хамскай» мовай і забаронена да ўжывання.

Каб выпусціць кнігу на беларускай мове, треба было ісьці на хітрыкі. Некаторыя беларускія кнігі выдываліся пад выглядом багарскіх, сербскіх, Эзекіі з беларускай мовы, беларускія песні, беларускія слова прымаў да таго, што звыш 70 проц. народу было непісьменным. Асобныя сёлы, вёскі ў разьліце прыгнечанасці і блот выпраджаліся.

Лясістая і балотная частка Беларусі — Палессе — была абвешчана ляскай маспавосі, засяленай ляскамі людзьмі. У лесе, на астравах сярод балот жылі палешукі. Патрыярхальны ўлад гаспадаркі і патрыярхальныя адносіны захоўвалі тут поўную сваю сілу. Балоты, камяры, зморваная праца асуждала чалавека на заўчасную смерць.

У імперыялістычную вайну палі Беларусі зрэзалі алопы, бліндажы. Усіх здаровых забралі праціваць кроў «за веру, цара і бацькаўшчыну», а старых, жанчынаў, дзяцей выгналі з родных месц і не было такога кутка ў Расіі, дзе-б не пабывалі бажаныя з Беларусі. Нямецкія акупанты руйнавалі, грамілі, надалі беларускія вёскі.

Самы страшны, самы жорсткі для Беларускага народу была беларуская акупацыя. Гарэлі не толькі вёскі, але і гарады, пагромы разбуралі мястэчкі, на ўсёй краіне вырасталі шыбеніцы, плакалі агалтаваныя жанчыны, пяскалі чалавекі беларускага селяніна, як у прыгонны час.

Але гераічны беларускі народ не здаўся. Пад кіраўніцтвам комуністычнай партыі ён арганізаваў партызанскія атрады. У руках Чырвонай арміі змагався супроць акупантаў і з дапамогай вялікага рускага пролетарыята прышоў да свабоды вызвалення.

Радасна і вясела жыве папер Беларускага народу. Беларускі народ набыў калгасна-мастакую самадзейнасць. Многа талентаў у Беларускага народу: музыкі, танпарты, сьпевакі. На калгасных вечарнічках, у полі пасля работы грывіць музыка. Хлопцы і дзяўчаты скачух «лявоны» — гэты прыгожы, жыва-радасны нацыянальны беларускі танец.

Адзіны ў мінулае сумныя аэры ў нашай рэспубліцы (прыгонна-гара і права). Жыццё Беларускага народу становіцца ўсё лепшым, больш багатым, радасным. Выдатныя якасці Беларускага сялянства — працавітасць, часнасць, дысцыпліна — з усёй сілай праявіліся пры калгасным ладзе.

Савецкая ўлада дала калгасам амяло навісца. А ў Заходняй Беларусі сялян пазбаўляюць мірных каналачкаў зямлі і аддаюць іх хатам, жытву і зямлю вартавым сабакам польскага фашызма — асянікам. На калгасных палях Савецкай Беларусі тручыцца матары трактараў, працуюць тысячы складаных сельскагаспадарчых машынаў. А ў Заходняй Беларусі на маршавых палях калупаюць зямлю ўсё тая-ж убогая саха і жалезны плуг, як вышэйшае дасягненне земляробчай культуры! Пашы калгасны жыццё, зможым жыць, а ў Заходняй Беларусі сяляне некалькі раз нараць бульбу ў адной і той-жа салёнай вадзе: солі купіць няма за што.

Няма чаго і гаварыць аб культуры Заходняй Беларусі, дзе польскія фашызмы праследуюць беларускую мову, забарыў беларускія школы, разганяў усю культурную аб'яднанні Беларускай.

У вызваленай Беларусі праца стала і становіцца справай гонару, доблесці і гераіства. Толькі ў рэвалюцыі ленынска-сталінскай нацыянальнай палітыкі, гераічнай работы ўсяго ташчмільненага народу, Беларускага рэспубліка вышла ў рады перадавых рэспублік і заваявала ордэн Ленына. З пэтраў народу вырасталі выдатныя людзі, якімі ганарыцца ўся рэспубліка. Ордэнасец-стаханавец запалкавай прамысловасці тав. Лучыцкі, рабочы абутковай фабрыкі імя Кагановіча тав. Скабло, сьлесар заводу імя Вярашчыц Харнас, стаханавец бабруйскага камбіната тав. Рухто, наводны настаўнікі Манювала і Прэбражэўская, стаханавы сельскай гаспадаркі—конюх Батоўкі, ільготрапальшчык тав. Ракоў, старшнік калгасаў Бялокі, Бейна, брыгадзір Кішэвіч і сотні іншых называюць прыкладамі сацыялістычных адносін да працы.

У нас 74 ордэнаносцы, якія працуюць у сельскай гаспадарцы, і 35 ордэнаносцаў — у прамысловасці і на транспарце.


Аб даваеннай прамысловасці няма чаго і гаварыць, бо ў краіне было толькі некалькі дзесяткаў саматужных і поўсаматужных заводаў, варней майстэрняў.

У Савецкай Беларусі ўзлеўная вага прамысловасці ў народнай гаспадарцы склаае 74 проц.

Беларускі лес раней крапежнікі выраблялі памешчыкам. Папер з гэтага лесу мы робім каштоўныя рэчы.

З Беларускай асіны і сасыны вырабляюцца найлепшыя шпук на Магілёўскай фабрыцы шпучага валдана. Піль фабрык заняты вытворчасцю паперы. Дзесяткі буйных прадпрыемстваў вырабляюць высокакачэсную паперу. На бабруйскай дэспільным камбінаце робяцца сёлні стандартных ламоў і будаўнічыя дэталі.

Мазірскае пяскі ідуць на вырабу добрага шкла на буйнейшым маляцінскім заводзе ў Гомелі. Непра-



ходныя асіновыя і іншыя балоты асушаны і даюць штогод мільёны тон торфу. На асіновыя-жа балоты пабудавана магутная электрастанцыя імя таварыша Сталіна, энергія якой карыстаюцца тры прамысловыя цэнтры Беларусі (Брэстскі, Магілёў, Орша). Створаны ўсё новыя галіны прамысловасці з пераходнамі фабрыкамі. Беларускія заводы, якія вырабляюцца на піль азнавапабудаваных фабрыках, являюцца і да межах Савецкага Саюза. За першую півгадоку пабудаваны буйныя швейныя і трыкатажныя фабрыкі.

Абутковая прамысловасць ракарэструвана і створаны новыя прадпрыемствы. Вырасла буйная калды-перская прамысловасць у Менску, Гомелі і ў іншых мясцах.

Нашы металапрацоўчыя заводы вырабляюць складаныя машыны: тарышныя камбайны, сьвіралыныя, структурныя варштаты і інш. Зараз распрацоўваюцца праблема газіфікацыі і кавасаннага торфу. Выпрашчэн гэтай праблемы вылічае далейшае бурнае развіццё нашай прамысловасці.

Штогод Беларускай прамысловасці вымусяка на паўтара мільярд рублёў прамысловых прадуктаў (у пачатку 1926-27 гадоў).

Вырас за гады рэвалюцыі рабочы клас. У 1913 годзе ў Беларусі было 13 тыс. рабочых, папер у буйно-прамысловасці і на транспарце — 200 тысяч.

Змяніўся нацыянальны склад рабочага класа. 66 проц. усіх рабочых пэнзавы прамысловасці — беларусы. Вырасшыя кадры Беларускай рабочых паслываю асобі сучасную тэхніку нашых заводаў і ўстанаві і ў разе галін прамысловасці ўсеазаоныя рэкорды. Усеазаонае паршчэства на трыкатажнай прамысловасці належыць маладой Беларускай работніцы-стаханавіцы вільскай фабрыкі «КІМ» Дабравольскай. Усеазаонае паршчэства ў дэспільным аспрэчце Беларускай рабочы бабруйскага камбіната Рухто. Многа іншых слаўных імён Беларуска-стаханавцаў ведае наша рэспубліка і ўсё Савецкі Саюз.

Па мястэчках, у буйной царне аседласці, жыла яўрэйская беднага. Дробабуржуазная гандалерская асіна асямквала людзей, як дрыгва. Сінагога, ешибот і хедэр акупталі жыццую мілье чалавека. Тут жылі прыжыжаны, забітыя яўрэйскія дзеці, якія займаліся дробным гандлем і рамесніцтвам. Цяпер у пэнзавы прамысловасці Беларусі 23 проц. яўрэйскіх рабочых, сярод іх вырасталі выдатныя, смелыя, мужныя людзі, такія, напрыклад, як большы-стаханавец Скабло, Розенберг і іншыя. Цяпер ёсць у Беларусі яўрэйскія калгасы, у якіх яўрэй, уладнікі паўд, разам з Беларускамі калгаснікамі змагаюцца за культурнае і зможнае жыццё.

Зяўна драннай лічылася Беларускай зямля. На вузкіх палосках,

сы Беларусі маюць звыш 500 узлосных грузавых аўтамабіляў.

Калгасны ўраджай са старымі не параўнаць. Калгас «Чырвоны партызан» у мінулым годзе атрымаў 25 цэнтнераў ячменю і 24 цэнтнеры аўса з гектара. Калгас імя Молатава атрымаў 16 цэнтнераў жыта з гектара. Калгас «Будаўнік» атрымаў 18 цэнтнераў азімай і 18,5 цэнтнераў яравой пшаніцы з гектара. Калгас «Чырвоны араты», дзе працую брыгадзірам ордэнаносец Знакаў, атрымаў 29 цэнтнераў ячменя з гектара.

Залатыя Беларусі лён ідзе на ільготрапальныя фабрыкі Саюза і на экспарт.

Да рэвалюцыі, у 1916 годзе, Беларусь засяла 94 тыс. гектараў ільном. У 1936 годзе засяяна ільном 243 тыс. гектараў. У калгасах Беларусі зараз 268 зяньняў змагаюцца за атрыманне ў гэтым годзе тоны ільноваліка з кожнага гектара. Ужо ў мінулым годзе лепшыя калгасныя брыгадзіры дэбіліся 5,5 цэнтнераў ільноваліка з гектара (Ганна Каранька, калгас «Вольная праца», Парэцкага раёна). Стаханавцы транспальшчыкамі і трапальшчыкамі ідуць на працу ганарыцца Савецкай Беларусі. Усеазаоны рэкорд на трапальню ільну забаван у мінулым годзе Беларуска т. Ракоўны, з Аршанскага раёна.

Змяніўся твор Беларускай вёскі. Адзіны ў мінулае брудныя, курныя хаты, сцягваюцца да цэнтры калгаса хутары. У калгасах з'явіліся парк культуры і апапачку, клубы, асяі, хаты-радыльні, абулаторыі, асяі. Будуюцца дуборы, крытыя чарніцы і жалезныя дзямі. На калгасных вуліцах пракардаюцца трактары, выліты аб'яднаваныя бярэжкі, плазавыя дрэмаі. Сталінскі статут калгаснага жытця прыведзены ў дэяне! Калгаснікі холадзі ў таралекіх гарнітурах і добрых ботах, а калгасніцы ў сьвята называюць сукенкі і блузікі з Беларускага шпуча.

Беларожа — біт Беларусі ў мінулым — ільготрапа. Дасканальна ішоўнімі дарогамі з'яўляюцца ўсе 90 раёнаў рэспублікі. Няма ні ажной дарогі ў Беларусі, якая не была-б аэраўна кляпатамі і ўвагай не толькі дарожнымі арганізацыямі, але і ўсёй нарожа.

У школах вучыцца ўся дзетвар. Выкаладанне выдзецца на роўных мовах. Звыш 30 тысяч народных ташчмільняў навуваюць савабодную дзетвару. Каля 15 тысяч студэн-

таў займаюцца ў 18 вышэйшых навукальных устаноў БССР, створаных савецкай уладай.

Цэнтрам навукова-даследчай мислі з'яўляецца дзешіца сацыялістычнай рэвалюцыі — Акадэмія навуў БССР з яе інстытутамі. Расцудь выдатныя кадры савецкай інтэлігенцыі. Саюз савецкіх пісьменнікаў язнае звыш 100 чалавек. Беларуска мастаккая літаратура па праву займае адно з вітных месцаў у літаратуры народаў СССР. Не гаворачы ўжо аб старых таленавітых пісьменніках і паэтах, як Янка Купала і Якуб Колас, вырасталі маладыя здыльныя пісьменнікі і паэты, як Андрэй Александровіч, Броўка, Габэка, Дынькоў, Галавач, Харык і іншыя. Беларускае выдвецтва выпускае багату літаратуру на роўных мовах. Палессе, якое раней уаўдзена не мела аб газетах, зараз атрымавае іх штодня на самалётах.

Беларуская народная музыка, песня шырока лецца над савабоднай краінай:

Мы ісьмем дарогай поваі  
З песняй, званчэй сталі, —  
Нас вядзе да перамогі  
Наш вялікі Сталін.

У рэспубліцы 6 дзяржаўных тэатраў, адзін з іх тэатр оперы і балета. Беларуска народ вылучыў таленавітыя кадры музыкі, артыстаў, каліграфітаў.

Радзі, кіно шырока праніклі наваў у самыя далёкія куткі Беларусі. Дзякка знайшлі калгасніка, які-б не бачыў выдатных сучасных карцінаў, як «Чапаеў», «Мы з Крашчатава».

Гордасцю з'яўляецца і наша Беларуска дзяржаўная бібліятэка, якая налічвае звыш паўтара мільёна тамоў кніг.

Падлія выдракі, праказаныя пень польскіх і нямецкіх імперыялістаў, Беларуска нацыянальна-дэмакратыя талімі здраджалі і прадалі ітагалы працоўных Беларусі. Яны імкнуліся прыгнечані працоўных маісам шавіністычную атруту. Беларуска народ пад кіраўніцтвам комуністычнай партыі выкрыў і з ганьбай выгнаў гэтых прадажных сабак і выкінуў на сметнікі гісторыі іх зрадынікі напісаным пад дэктоўку польскіх і нямецкіх фашызтаў, планы.

Беларускі народ, які адчуў усё жудасці імперыялістычнай бойні, усё азвесты польскіх акупантаў, які прышоў гераічны шлях перамог.

## ВОЛГА ПАЦЯКЛА ПА НОВАМУ РУСЛУ

23 чэрвеня на будаўніцтва канала Волга—Масква адбылося падзея велізарнага значэння. У 13 гадзін 50 мінут у прысутнасці народнага камісара ўнутраных спраў, генеральнага камісара дзяржаўнай безапаснасці тав. Ягоды, сакратара МК ВКП(б) тав. Хрушчова, кіраўнікоў будаўніцтва, лепшых каналаармейцаў і маскоўскіх гасцей на Волжскім гідратэхнічным вузале былі ўзораны перамычкі, якія адзяляюць пабудовы берагоў ад волжскай вады і вялікая руская рака пайшла на новаму руслу. Да 8 прагэнтаў велізарнай Ільняўскай планіны паваўна з двух бакоў пайшла вада.

Новая планіна, якая ўступіла ў строй 23 чэрвеня, дасць у будучым неабходную колькасць вады канала Масква—Волга і забяспечыць суднаходства паверхняй Волгі ад пачатку канала да горада Калініна.

Скончана будаўніцтва адной з самых складаных пабудов канала Волга—Масква.

Пасля ўзрму перамычак госці аглядалі планіну. Яна ўбрана чырвонымі сцягамі і ў цэнтры яе выліца велізарны партат іпшчытараў і націхцаля гэтай гісторычнай пабудовы—вялікага Сталіна. Новая планіна ўяўляе сабой выключна прыгожае вівольца. 8 лядцамітровых прагэнтаў будуць прапускаяць усё волжскія воды.

На планіне адбыўся лютучы мітынг на якім тав. Хрушчов навішчав будаўніцтва з буйнейшай перамогай.

Ад імя будаўнікоў канала начальнік волжскага вузала інжынер Шапашнікаў заафірміў партыю і ўрада, што канал Масква—Волга будзе скончан ва ўстапоўлены тэрмін.

## ТАВ. ГАЛАДЗЕД НА СПАБОРНІЦТВАХ КАВАЛЕРЫЙСКІХ ЭСКАДРОНАУ

24 чэрвеня быў заключны дзень спаборніцтваў эскадронаў №-скай кавалерыйскай часткі. Да наглядзення вынікаў спаборніцтва на сцягдзень прыхалі старшыня СНК БССР тав. Галадзе, намеснік камандування войскамі БВА тав. Мулін, начальнік паліткіраўніцтва БВА алейскі камісар другога ранга тав. Булін і інш.

Кіраўнік спаборніцтваў кавалерыйскіх эскадронаў камандоў тав. Сердзіч прадастаўляе першае слова т. Галадзе. Спалучныя працяжнікі алдасментамі, тав. Галадзе, перадаючы праз імя Калініна, прызваў байцоў і камандзіроў працаваць над павышэннем баявой падрыхтоўкі і дабіцца, каб усё падрадазьялені слаўнай №-скай кавале-

## ПАВЕДАМЛЕННЕ СОВЕЦКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ ПРАДСТАУНІКАМ ДРУКУ НА КАНФЕРЭНЦЫІ У МАНТРЭ

МАНТРЭ, 25 чэрвеня. (БЕТА). З прычыны напярэдных фармулаў ваяны пазіцыі савецкай дэлегатыі на канферэнцыі на працягах, якія з'явіліся ў некаторых газетах, Літвінаў сёння перадаў наступнае паведамленне прадстаўнікам друку ў Мантрэ:

«Савецкі ўрад не дабівацца нічога іншага, як таго, каб прыняты ланаскай канвенцыяй, прымылі абмежаванні тамажу ячорнаморскіх дзяржаў у Чорным моры каб быў развіт да тых межаў, каб для чорнаморскіх дзяржаў не стваралася пагроза і неабходнасць прамернага павелічэння іх морскіх сіл у Чорным моры.

У той-жа час савецкая дэлегатыя не можа не прырачы супроць сьпроб абмежавання праходу праз праліны ваенных суднаў чорнаморскіх дзяржаў, абмежаваня, якое ў сучасны момант на ланаскай канвенцыі не існуе. Савецкаму Саюзу савабодна праходу неабходна для візітаў пры-

стойнасці, для зносін паміж яго морскімі базамі і рэзных марэх і пі для чаго іншага.

Разам з тым савецкая дэлегатыя выстаўляе прынцып савабоды праходу ваенных суднаў праз праліны для ўсіх дзяржаў і ў тых выпадках, калі гэта неабходна для аказання дапамогі афрам аграры ў выкананне пакта Лігі напшы.

Такім чынам, прапановы савецкай дэлегатыі не ставяць сабе мэтай паршчэства прыняцця ланаскай канвенцыі, а хутчэй накіраваны на іх развіццё ў адпаведнасці з тымі самімі змянені ў міжнародным становішчы, якія прадыктавалі пералад ланаскай канвенцыі. Выстаўленне чорнаморскімі дзяржавамі патрабаванне большай безапаснасці для іх берагоў не паршчэ інтарэсаў іншых дзяржаў, якім прадастаўляецца савабодна праходу ў Чорнае мора ў разумных межах з мірных мэтамі».

## ПАПРАУКІ БЕЛТА

У пастанове СНК СССР і ЦК ВКП(б) аб рабоце вышэйшых навукальных устаноў і аб кіраўніцтве вышэйшай школай, змешчанай у «Вязьдзе» ад 24 чэрвеня на імя Белта далажаны наступныя пашчмільня і некажэаднасці:

1. У раздзеле I, у п. 4-м треба чытаць: «Прыём зааў аб наступленні ў вышэйшыя навукальныя ўстановы робіцца з 20 чэрвеня на 1 жніўня».

(«ПРАВДА»)

# УСЕНАРОДНАЄ АБМЕРКАВАННЕ ПРАЕКТУ КАНСТЫТУЦЫІ СІАЮЗА ССР

## 3 ГОНАРАМ НАСЕМ ЗВАННЕ ВОІНАУ СССР

Арткулі 132 і 133 мудрай Сталінскай Канстытуцыі, дзе гаворыцца аб службе ў РСЧА, узбудзілі ў мяне пачуццвы ўспаміны і напоўнілі мяне горасцю за нашу магучую разіму, за адношу ў свеце армію працоўных. У Чырвоную армію я прышоў без усякай спецыяльнасці. За час службы ў РСЧА я не толькі аўдаў ваеннай справы, але стаў культурным чалавекам і добрым авіяцэхнікам. Чырвоная армія стала мам родным домам і добрай школай.

Ужо тры гады як я працую ў асабістага авіяцэхнічнага, дзе аўдаў і лётнай справы, маю званне шота. З вялікай радасцю перадаю свае веды вучыцям гомельскага аэраклуба.

Я, як кажучы, «чалавек бывалы». Давялося мне доўгі час прапрацаваць і ў дамакратычнай Амерыцы, свет пачаўчы.

Трапіў я туды ў 1907 г. Нематрыма было жыць у Расіі. Вялікая была кава хлеба і я, батрак, не магу не забеспечыцца.

Пашаў у Канаду «шпіца». Стаў прапрацаваць лесарубам. За 14-гадзінныя работы дзень атрымліваў 75 центаў.

Потым пашоў ў шахты. Там аказалася не лепш. Сам я галадала ў Расіі, а ў Амерыцы. Так жыў да 1923 года.

З пісем жонкі і іншых крыніц я даведаўся аб новым ладае ў Савецкім Саюзе.

Вельмі захацеўся камоў, да таго ж мяне стала праследваць паліцыя за ўдзел у рабочых арганізацыях. Прыехаў назад на радзіму.

У новае жыццё ўступіў. Спачатку прапрацаваў на лесаславе, потым уступіў у калгас.

Піпер матэрыяльна я добра забеспечан. Маю 2 каровы, 2 цялькі, 3 свіньні. Аднаго вялікага кабака настая. Успамінае ільнявод калгаса таварыш Прыгун, — нічога не меў. А зараз слухаю, вось Канстытуцыю — і думаю, як прыгожа стала ў нас жыццё! Сталінская Канстытуцыя дае нам вялікія правы, — мы цяпер разам з рабочымі, навуковцямі, будзем выбіраць вышэйшыя органы ўлады. Жыццё наша стала радасным і заможным. Высокы класны ідэал, яго добрай апрабаванай аздавак на сталінскія клопаты аб нас.

Выступае калгасны каваць Шышко Сіх. — Ва ўсёй Канстытуцыі гаворыцца толькі аб нас і даюцца ўсе правы толькі нам, працоўным. А за гэта ад нас патрабуюцца берачы як заціху вода грамадскую маёмасць, любіць сваю радзіму.

У старыя часы, калі за 20 рублёў у год гуць падняволеную спіну перад памешчыкам Фалькіным, я быў першым дэяртырам, я цяпер, калі мне жыццё свабодна, калі я працую на сабе і на сваю ўладу, я гатоў за савецкую краіну ўсё жыццё аддаць!

## СЛОВА БРЫГАДЗІРА

Святочна апрачуты, пад высілы гукі гармонікі з песнямі, прыйшлі ўсе да аднаго калгаснікі на окол, прысвечаны абмеркаванню праекта сталінскай Канстытуцыі.

Уважліва слухалі калгаснікі і старыяныя дакумент, які чыталі на раздзях, з адваедным тлумачэннем.

Калі чытка праекта і адказы на пытанні былі закончаны, першае слова ў спрэчках узяў аднаго калгасніца, 60-гадовага Благачова Зямля — актывіст член Мішкаўскага сельсавета.

— Я ўжо старуха, мне 60 год. Уважліва праслухала я праект сталінскай Канстытуцыі і ад усяго сэрца дзякую таварышу Сталіну за яго клопаты аб нас, жанчынах-селянках, за поўную свабоду і роўнапраўе, якія мы маем.

— Піпер я буду яшчэ лепш прапрацаваць у калгасе і ў фінансавых секцыі сельсавета.

— За 10—15 кап. у дзень я з'яўляў сваю спіну на графа Ладзінскага, — успамінае ільнявод калгаса таварыш Прыгун, — нічога не меў. А зараз слухаю, вось Канстытуцыю — і думаю, як прыгожа стала ў нас жыццё! Сталінская Канстытуцыя дае нам вялікія правы, — мы цяпер разам з рабочымі, навуковцямі, будзем выбіраць вышэйшыя органы ўлады. Жыццё наша стала радасным і заможным. Высокы класны ідэал, яго добрай апрабаванай аздавак на сталінскія клопаты аб нас.

Выступае калгасны каваць Шышко Сіх. — Ва ўсёй Канстытуцыі гаворыцца толькі аб нас і даюцца ўсе правы толькі нам, працоўным. А за гэта ад нас патрабуюцца берачы як заціху вода грамадскую маёмасць, любіць сваю радзіму.

У старыя часы, калі за 20 рублёў у год гуць падняволеную спіну перад памешчыкам Фалькіным, я быў першым дэяртырам, я цяпер, калі мне жыццё свабодна, калі я працую на сабе і на сваю ўладу, я гатоў за савецкую краіну ўсё жыццё аддаць!

## У НАС НАПЕРАДЗЕ — БАГАТЫЯ ПЕРСПЕКТЫВЫ

Святочна апрачуты, пад высілы гукі гармонікі з песнямі, прыйшлі ўсе да аднаго калгаснікі на окол, прысвечаны абмеркаванню праекта сталінскай Канстытуцыі.

Уважліва слухалі калгаснікі і старыяныя дакумент, які чыталі на раздзях, з адваедным тлумачэннем.

Калі чытка праекта і адказы на пытанні былі закончаны, першае слова ў спрэчках узяў аднаго калгасніца, 60-гадовага Благачова Зямля — актывіст член Мішкаўскага сельсавета.

— Я ўжо старуха, мне 60 год. Уважліва праслухала я праект сталінскай Канстытуцыі і ад усяго сэрца дзякую таварышу Сталіну за яго клопаты аб нас, жанчынах-селянках, за поўную свабоду і роўнапраўе, якія мы маем.

— Піпер я буду яшчэ лепш прапрацаваць у калгасе і ў фінансавых секцыі сельсавета.

— За 10—15 кап. у дзень я з'яўляў сваю спіну на графа Ладзінскага, — успамінае ільнявод калгаса таварыш Прыгун, — нічога не меў. А зараз слухаю, вось Канстытуцыю — і думаю, як прыгожа стала ў нас жыццё! Сталінская Канстытуцыя дае нам вялікія правы, — мы цяпер разам з рабочымі, навуковцямі, будзем выбіраць вышэйшыя органы ўлады. Жыццё наша стала радасным і заможным. Высокы класны ідэал, яго добрай апрабаванай аздавак на сталінскія клопаты аб нас.

Выступае калгасны каваць Шышко Сіх. — Ва ўсёй Канстытуцыі гаворыцца толькі аб нас і даюцца ўсе правы толькі нам, працоўным. А за гэта ад нас патрабуюцца берачы як заціху вода грамадскую маёмасць, любіць сваю радзіму.

У старыя часы, калі за 20 рублёў у год гуць падняволеную спіну перад памешчыкам Фалькіным, я быў першым дэяртырам, я цяпер, калі мне жыццё свабодна, калі я працую на сабе і на сваю ўладу, я гатоў за савецкую краіну ўсё жыццё аддаць!

Стаханаўка-пяляціна Умал Эмілія расказала аб тым, як яна каласі шыкала шчасліва. І ніжа яго не знаходзіла. Толькі ў калгасе яна зараз жыць шчасліва і заможна, мае карову, свінку, 3-х свіней і даволі хлеба.

Праект вітае і калгаснік-стаханавец дэсагатавак Буедач Пётр. Але не зголен з адным:

— Не магу ніяк прымырыцца з тым, што ўраіны ў правах былі звыш, асабліва — панюў. Але я ўпэўнен, што ўсё роўна іх у органы ўлады не абяруць, бо працоўныя настолькі вырасалі, што ведаюць, каго ім выбіраць у саветы.

У сваім выступленні старшыня калгаса Місаслаў расказаў аб стеноўшчы калгаса і яго багатай перспектыве.

У гэтым годзе мы пабудуем сваю калгасную электрастанцыю. Ужо ёсць у нас матэрыял. Дзялілім не толькі свай калгас і кватэры калгаснікаў, але і суседні калгас імя Дзяржынскага. Мяркую і малалы праводзіць пры дапамозе электрычнасці.

Аднадушна прынялі рэзалюцыю — і першае слова ў ёй з'яўляўся да вялікага настаўніка і правадыра ўсёх народаў, таварыш Сталіна. Калгаснікі шпунуць: «Ад усёй душы і сэрца мы выносім вам, таварыш Сталін, наша калгаснае дзякуй. Арткулі 131 будзе для кожнага з нас пачуццым святочным доўгам. На ахову нашай радзімы не пакажам сваё сіла і адстаім яе ад нападу любога ворага».

Калгаснікі рашылі не абмежавацца сёнешнім абмеркаваннем праекта сталінскай Канстытуцыі, а працягнуць далей абмяркоўваць яе па брыгадах, звеннях і ўсёх участках, з тым, каб гэты гістарычны дакумент падарыцца ведалі кожны калгаснік і калгасніца.

А. Г. ЗАРУБЕННЫ.

Калгас «Ленінскі прышчуп», Мішкаўскі сельсавет, Сіроцінскі раён.



Група работніц гомельскага харчамінабіната «Спартак» за абмеркаваннем праекта новай Канстытуцыі ССР. Фото Соркіна.

## ЗА БАЦЬКАЎШЧЫНУ ПРОЛЕТАРЫЯТА У ЛЮБЫ ЧАС АДАМ СВАЁ ЖЫЦЦЕ

Прачытаўшы праект новай Канстытуцыі, я задумаўся над тым, як класіфікацыя ўраб чалавек у нашай краіне Савецкай дзе паліграфічным таварышам Сталіна такі гістарычны закон выносіцца па ўсенароднае абмеркаванне.

І не баюся старага, каміравага жыцця, якое праляла маё бацька, — мне ўсёго 18 год. Але я добра ўвучыўся сабе, у якіх умовах раней прыходзілася працаваць і як панісла праца.

Праект новай Канстытуцыі — яркае папярэджанне таго, што толькі ў нас, у нашу вялікую сталінскую эпоху, могуць выдывацца такія законы.

Для мяне з'яўляецца вялікім го-

нарам, што партыя і ўраб планіруюць аба мне, як аб грамадзяніну ССР, працэдурамі вылікі правы, якія ўказаны ў пунктах ад 118 да 133.

Калі чытаеш 133 пункт, што «абарона радзімы — ёсць святочная дзюг кожнага грамадзяніна ССР», так і хочацца сказаць за ўсю моладзь нашай краіны роднаму Сталіну: за бацькаўшчыну, за Канстытуцыю, за роднага Сталіна, які мудрай сваёй палітыкай вываў адсталую краіну ў неадраснальную праспектыву сацыялізма адцаў гатом у любую хвіліну сваё малое жыццё.

С. ПАУЛОСКІ, рабочы менскага тарнага заводу.

## СВАБОДА РАЗВІЦЦЕ КОЖНАЙ ІНДЫВІДУАЛНАСЦІ

Прачытаўшы праект новай Канстытуцыі, я не магу не ўспомніць пра сваё мінулае, пра тры гады, калі бацькоў маіх, скромных працаўнікоў, выгналі з горада Орла толькі за тое, што яны яўраі. Выгналі ў так званую «чарту асёлдасці». Бацьку майму а сям'ёй у 5 чал. прышлося шукаць месца, дзе-б ён меў «справа жыццё».

З горчучу і заіррасцю глядзеў я ў юныя гады на сваіх рускіх таварышоў, ды і на багатых яўраёў, якія вучыліся ў гімназіях, куды я не мог паласці ў пракалятай прапантійнай нормы для яўраёў. Я вымушны быў з'яўляцца экзамен экстарнам.

Зараз я не толькі маю права жыць, але абавязан жыць, каб пра-

## СЛОВА ШЧАСЛІВАГА БАЦЬКІ

Перад мною газета «За коммунистическое просвещение». Вывучаю праект Канстытуцыі Саюза ССР. Кожны раздзел, кожны арткул насчыны клопатамі геніяльнага чалавека, мудрагата з мудрых, таварыш Сталіна аб добрабыце і шчасці працоўных нашай любімай радзімы.

Чытаю 121 арткул. «Грамадзяне ССР маюць права на асвету».

У маім думках праходзіць праект мой 60 год. Успамінаю, як я вучыўся. Быў здольным, але счончы толькі дававае вучылішча. Нічога не класіфікацы, каб мае здольнасці не загнілі дарэмна, бо бацькі былі бедныя і мяне прадставілі самому сабе.

Але я хацеў мець настаўнікае званне. Займаўся самаадукацыяй. І, нарэшце, пасля 5-гадовай упартай працы атрымаў званне народнага настаўніка. У маім атэстаце запісана: «Удасцен звання настаўніка пачатковых вучылішча ў правам навучаль свай адваерцаў».

Многа падэкзаласі на да мой, настаўнікам-яўраем, чыноўнікі таго часу. Усёх крыўд, перавесеных у стары час, не перадзічыць.

А зараз? Якое прыгожае, радаснае жыццё!

Чытаю 123 арткул. «Роўнапраўе грамадзян ССР, незалежна ад іх нацыянальнасці і расы, ва ўсёх галінах гаспадарчага дзяржаўнага, культурнага і грамадска-палітычнага жыцця з'яўляецца непалітычным законам».

А якімі правамі карыстаўся працоўны яўраі у парскі час? Быў бітым, асменям, ацёбаным — вось усе яго правы.

І хацў яшчэ доўга папрацаваць на карысць маёй любімай радзімы, не глядзячы на мой узраст.

Вось чаму праект сталінскай Канстытуцыі я перачытваў некалькі разоў. Я яго дацкам адабраю. Мудрай, як сказаў таварыш Сталін — не скажам!

ГОЛУБ, настаўнік па літаратуры Чэрвеньскай яўрайскай НСШ.

## ШЧЫРАЕ ДЗЯКУЮ СТАЛІНУ

Больш 50 гадоў пражыла я. Добра мне запамятаўся стары радзім. Памятаю яўрайскай пагромы на Украіне, памятаю аплывухі майстра, якія даставаліся мне, 11-гадовай дзіўчыны-падносчыцы, на шклозаводзе за тое, што я, стомленая 12-гадзіннай працай, разбіла некалькі шыянак. З інтарэсамі рабочых ніколі нічога не лічыўся, а работніц зусім за людзей не лічылі. Над ім ўсёк злезкаваліся. Толькі пры савецкай уладзе зажыла я павоўнаму. Гэта залатая ўлада, якая заўсёды ахоўвае інтарэсы працоўных.

Мне вельмі хапелася вучыцца, але ніякіх магчымасцей для гэтага не было. Так я і засталася непембаснай. Зараз мая 13-гадовая Алія з'яўляецца лепшай вучанцай 29 школы (з 16 аднак 13 выдатна і 3 добра). Дзякуючы клопатам савецкай ўлады мяне і маю дачку забеспечылі пасля смерці мужа пенсіяй. Нам часта дапамагаюць грамадскія арганізацыі дэпо і ніякія настаўнікі ма не адчуваць.

Нашы дзеці маюць не толькі права на асвету. Ім дзяржава аказвае матэрыяльную дапамогу, дзе ўсе магчымасці вучыцца.

Шчыра дзякую нашаму настаўніку — вялікаму Сталіну.

ГРЫЧАНКА Наталя Усцінава, прыбярэжніца электрастанцыі 6 вагоннага участка ст. Менск.

## ЗАКОН РАДАСНАГА КВІТНЕЮЧАГА ЖЫЦЦЯ

Прачытаўшы праект новай сталінскай Канстытуцыі, прадумаўшы кожны арткул, бачыш, што гэта ёсць закон радаснага, квітнеючага жыцця народу, які біязмежна любіць сваю сацыялістычную радзіму.

Сталінская Канстытуцыя натхняе нас, калгаснікаў, на яшчэ большы працоўны гераізм, на энергічную барацьбу за высокі сталінскі ўраджай.

У парадку абмеркавання праекту я хацў зрабіць адну заўвагу. Мне здаецца, што людзей, якія ў гады шырокага разгортвання калектывізацыі выступалі супроць калгасаў, забіралі савецкіх актывістаў і былі за гэта асуджаны, а зараз знаходзіцца на воі, — неабходна абмежаваць у выбарчых правах.

І працягнуць даць ім толькі права выбіраць, а не быць выбранымі ў органы савецкай ўлады.

БЛОКІН Міхась, ордэнаоносец — старшыня калгаса імя Варашылава, Тураўскага раёна.

## У НАС НАПЕРАДЗЕ — БАГАТЫЯ ПЕРСПЕКТЫВЫ

Святочна апрачуты, пад высілы гукі гармонікі з песнямі, прыйшлі ўсе да аднаго калгаснікі на окол, прысвечаны абмеркаванню праекта сталінскай Канстытуцыі.

Уважліва слухалі калгаснікі і старыяныя дакумент, які чыталі на раздзях, з адваедным тлумачэннем.

Калі чытка праекта і адказы на пытанні былі закончаны, першае слова ў спрэчках узяў аднаго калгасніца, 60-гадовага Благачова Зямля — актывіст член Мішкаўскага сельсавета.

— Я ўжо старуха, мне 60 год. Уважліва праслухала я праект сталінскай Канстытуцыі і ад усяго сэрца дзякую таварышу Сталіну за яго клопаты аб нас, жанчынах-селянках, за поўную свабоду і роўнапраўе, якія мы маем.

— Піпер я буду яшчэ лепш прапрацаваць у калгасе і ў фінансавых секцыі сельсавета.

— За 10—15 кап. у дзень я з'яўляў сваю спіну на графа Ладзінскага, — успамінае ільнявод калгаса таварыш Прыгун, — нічога не меў. А зараз слухаю, вось Канстытуцыю — і думаю, як прыгожа стала ў нас жыццё! Сталінская Канстытуцыя дае нам вялікія правы, — мы цяпер разам з рабочымі, навуковцямі, будзем выбіраць вышэйшыя органы ўлады. Жыццё наша стала радасным і заможным. Высокы класны ідэал, яго добрай апрабаванай аздавак на сталінскія клопаты аб нас.

Выступае калгасны каваць Шышко Сіх. — Ва ўсёй Канстытуцыі гаворыцца толькі аб нас і даюцца ўсе правы толькі нам, працоўным. А за гэта ад нас патрабуюцца берачы як заціху вода грамадскую маёмасць, любіць сваю радзіму.

У старыя часы, калі за 20 рублёў у год гуць падняволеную спіну перад памешчыкам Фалькіным, я быў першым дэяртырам, я цяпер, калі мне жыццё свабодна, калі я працую на сабе і на сваю ўладу, я гатоў за савецкую краіну ўсё жыццё аддаць!

## СВАБОДА СЛОВА, СВАБОДА ДРУКУ

У апошнія хвіліны свайго жыцця Алексей Максімавіч Горкі, захыхаючыся, гаварыў урачам, якія яго лячылі: «Вось тут, мы з вамі гушчывамі займаемся, непатрабнай сыварвай, а цяпер-жа, у краіне, можа быць каменні спываюць».

Вялікі пісьменнік, які аддаў усё жыццё свай працоўнаму чалавечу, яго вызваленню, яго свабодзе, адчуваў, што каменні даўніны аспываць ад таго вялікага паучыцца, якім поўняцца сэрцы грамадзян нашай краіны пры абмеркаванні праекта сталінскай Канстытуцыі.

Бурвасныя рэвалюцыі, калкі свабоды і асветы ў пемныя гады парызма ведаў, што «жыццё не будзе справядлівым і прыгожым, пакуль яго ўладары трыпаць чалавечы аблічча ўладнай свабоды, — падначаленнем... Жыццё будзе поўнае жаху і лютасці да той пары, пакуль людзі не аразумеюць, што аднолькава шкодна і ганебна быць і работнікам і панам...»

У класавым грамадстве святочнае права чалавека на свабоду, свабоду слова, свабоду друку немінуча тапталася. Ніколі буржуазія не магла даць свабоду слова і друку прыгнечаным і эксплуатаемым ёю працоўным масам.

Уся сістэма капіталістычнай дзяржавы пабудавана так, што права свабоды слова і друку мае толькі буржуазія, бо ў яе руках захоўваюцца грошы, друкарні, папярочныя фабрыкі, сётні прадзяхных шпак, дзяржаўная ўлада.

У краінах, дзе захаваўся яшчэ буржуазная канстытуцыя, захаваўся і пункт аб свабодзе слова і друку. Але чаго варта такая свабоду друку, калі газеты працоўных не маюць магчымасці купіць або напісаць сабе друкарню, калі ўсяляк выступленне газеты, накіраванае супроць існуючага панавання капіталістаў, абаравячае інтарэсы працоўных, цягне за сабой кавфіскацыі, арышты, штрафы?

Фашызм, захваціўшы ўладу, дучыць усе астаткі вікізасці ранавай свабоды друку, знішчае агнём і мечом усяляк жывое слова, разразае рабочыя школы, забараняе гаварыць, пісаць, чытаць, думаць... Ярка свейкай готому з'яўляецца фашысцкая Германія.

Фашысцкі друк — зброя мізэрнай групы фінансавых магнатаў, зброя распальвання шалёнага паніжання, распальвання самых цяжкіх і пошлых чалавечых страстей, зброя падрыхтоўкі і распальвання новай вайны.

У 1922 годзе Ленін пісаў: «Свабоду друку ва ўсім свеце, дзе ёсць капіталізм, ёсць свабоду купляць газеты, купляць пісьменніцка, надкупляць, купляць і фабрыкаваць грамадскую думку ў карысць буржуазіі... Свабоду друку — гэта ўтрыманне прэсы — наймагучэйшай зброі ўздзеяння на народныя масы за кошт капітала. Вось што такое свабоду друку, якую большавікі зруйнавалі, і яны ганарыцца тым, што далі ўпершыню свабоду друку ад капіталістаў, што яны ў першы раз у вельварнай краіне стварылі друк, які не залежыць ад жменькі багатых і мільянераў».

Вялікая пролетарская сацыялістычная рэвалюцыя забрала ў багатых і мільянераў права на свабоду друку і слова. Яна забрала гэта права ва ўсёх эксплуатаатарскіх класах, пазбавішы іх магчымасці і права пры дапамозе друкаванага і вуснага слова змагацца супроць працоўных мас, разбэшчыць масы, змагацца за аднаўленне свайго панавання.

Вялікая пролетарская сацыялістычная рэвалюцыя ўпершыню ў гісторыі ажыццявіла доўгую свабоду слова і друку, перадаўшы працоўным друкарні і паперу, працэдуру свай сапраўдную свабоду друкаваць і гаварыць усе, што служыць інтарэсам працоўных мас, што служыць іх вялікай справе сацыялістычнага будаўніцтва.

Яна ўпершыню дала свабоду друку і слова ў самым шырокім разуменні, бо ўпершыню шматлікіяныя масы атрымалі магчымасць гаварыць і пісаць на свай роўнай мове. Яна дала свабоду слова і друку ўсім народам, дада яе і безараска-

## СВАБОДА СЛОВА, СВАБОДА ДРУКУ

У апошнія хвіліны свайго жыцця Алексей Максімавіч Горкі, захыхаючыся, гаварыў урачам, якія яго лячылі: «Вось тут, мы з вамі гушчывамі займаемся, непатрабнай сыварвай, а цяпер-жа, у краіне, можа быць каменні спываюць».

Вялікі пісьменнік, які аддаў усё жыццё свай працоўнаму чалавечу, яго вызваленню, яго свабодзе, адчуваў, што каменні даўніны аспываць ад таго вялікага паучыцца, якім поўняцца сэрцы грамадзян нашай краіны пры абмеркаванні праекта сталінскай Канстытуцыі.

Бурвасныя рэвалюцыі, калкі свабоды і асветы ў пемныя гады парызма ведаў, што «жыццё не будзе справядлівым і прыгожым, пакуль яго ўладары трыпаць чалавечы аблічча ўладнай свабоды, — падначаленнем... Жыццё будзе поўнае жаху і лютасці да той пары, пакуль людзі не аразумеюць, што аднолькава шкодна і ганебна быць і работнікам і панам...»

У класавым грамадстве святочнае права чалавека на свабоду, свабоду слова, свабоду друку немінуча тапталася. Ніколі буржуазія не магла даць свабоду слова і друку прыгнечаным і эксплуатаемым ёю працоўным масам.

Уся сістэма капіталістычнай дзяржавы пабудавана так, што права свабоды слова і друку мае толькі буржуазія, бо ў яе руках захоўваюцца грошы, друкарні, папярочныя фабрыкі, сётні прадзяхных шпак, дзяржаўная ўлада.

У краінах, дзе захаваўся яшчэ буржуазная канстытуцыя, захаваўся і пункт аб свабодзе слова і друку. Але чаго варта такая свабоду друку, калі газеты працоўных не маюць магчымасці купіць або напісаць сабе друкарню, калі ўсяляк выступленне газеты, накіраванае супроць існуючага панавання капіталістаў, абаравячае інтарэсы працоўных, цягне за сабой кавфіскацыі, арышты, штрафы?

Фашызм, захваціўшы ўладу, дучыць усе астаткі вікізасці ранавай свабоды друку, знішчае агнём і мечом усяляк жывое слова, разразае рабочыя школы, забараняе гаварыць, пісаць, чытаць, думаць... Ярка свейкай готому з'яўляецца фашысцкая Германія.

Фашысцкі друк — зброя мізэрнай групы фінансавых магнатаў, зброя распальвання шалёнага паніжання, распальвання самых цяжкіх і пошлых чалавечых страстей, зброя падрыхтоўкі і распальвання новай вайны.

У 1922 годзе Ленін пісаў: «Свабоду друку ва ўсім свеце, дзе ёсць капіталізм, ёсць свабоду купляць газеты, купляць пісьменніцка, надкупляць, купляць і фабрыкаваць грамадскую думку ў карысць буржуазіі... Свабоду друку — гэта ўтрыманне прэсы — наймагучэйшай зброі ўздзеяння на народныя масы за кошт капітала. Вось што такое свабоду друку, якую большавікі зруйнавалі, і яны ганарыцца тым, што далі ўпершыню свабоду друку ад капіталістаў, што яны ў першы раз у вельварнай краіне стварылі друк, які не залежыць ад жменькі багатых і мільянераў».

Вялікая пролетарская сацыялістычная рэвалюцыя забрала ў багатых і мільянераў права на свабоду друку і слова. Яна забрала гэта права ва ўсёх эксплуатаатарскіх класах, пазбавішы іх магчымасці і права пры дапамозе друкаванага і вуснага слова змагацца супроць працоўных мас, разбэшчыць масы, змагацца за аднаўленне свайго панавання.

Вялікая пролетарская сацыялістычная рэвалюцыя ўпершыню ў гісторыі ажыццявіла доўгую свабоду слова і друку, перадаўшы працоўным друкарні і паперу, працэдуру свай сапраўдную свабоду друкаваць і гаварыць усе, што служыць інтарэсам працоўных мас, што служыць іх вялікай справе сацыялістычнага будаўніцтва.

Яна ўпершыню дала свабоду друку і слова ў самым шырокім разуменні, бо ўпершыню шматлікіяныя масы атрымалі магчымасць гаварыць і пісаць на свай роўнай мове. Яна дала свабоду слова і друку ўсім народам, дада яе і безараска-

## СЛОВА ШЧАСЛІВАГА БАЦЬКІ

Перад мною газета «За коммунистическое просвещение». Вывучаю праект Канстытуцыі Саюза ССР. Кожны раздзел, кожны арткул насчыны клопатамі геніяльнага чалавека, мудрагата з мудрых, таварыш Сталіна аб добрабыце і шчасці працоўных нашай любімай радзімы.

Чытаю 121 арткул. «Грамадзяне ССР маюць права на асвету».

У маім думках праходзіць праект мой 60 год. Успамінаю, як я вучыўся. Быў здольным, але счончы толькі дававае вучылішча. Нічога не класіфікацы, каб мае здольнасці не загнілі дарэмна, бо бацькі былі бедныя і мяне прадставілі самому сабе.

Але я хацеў мець настаўнікае званне. Займаўся самаадукацыяй. І, нарэшце, пасля 5-гадовай упартай працы атрымаў званне народнага настаўніка. У маім атэстаце запісана: «Удасцен звання настаўніка пачатковых вучылішча ў правам навучаль свай адваерцаў».

Многа падэкзаласі на да мой, настаўнікам-яўраем, чыноўнікі таго часу. Усёх крыўд, перавесеных у стары час, не перадзічыць.

А зараз? Якое прыгожае, радаснае жыццё!

Чытаю 123 арткул. «Роўнапраўе грамадзян ССР, незалежна ад іх нацыянальнасці і расы, ва ўсёх галінах гаспадарчага дзяржаўнага, культурнага і грамадска-палітычнага жыцця з'яўляецца непалітычным законам».

А якімі правамі карыстаўся працоўны яўраі у парскі час? Быў бітым, асменям, ацёбаным — вось усе яго правы.

І хацў яшчэ доўга папрацаваць на карысць маёй любімай радзімы, не глядзячы на мой узраст.

Вось чаму праект сталінскай Канстытуцыі я перачытваў некалькі разоў. Я яго дацкам адабраю. Мудрай, як сказаў таварыш Сталін — не скажам!

ГОЛУБ, настаўнік па літаратуры Чэрвеньскай яўрайскай НСШ.

Перад мною газета «За коммунистическое просвещение». Вывучаю праект Канстытуцыі Саюза ССР. Кожны раздзел, кожны арткул насчыны клопатамі геніяльнага чалавека, мудрагата з мудрых, таварыш Сталіна аб добрабыце і шчасці працоўных нашай любімай радзімы.

Чытаю 121 арткул. «Грамадзяне ССР маюць права на асвету».

У маім думках праходзіць праект мой 60 год. Успамінаю, як я вучыўся. Быў здольным, але счончы толькі дававае вучылішча. Нічога не класіфікацы, каб мае здольнасці не загнілі дарэмна, бо бацькі былі бедныя і мяне прадставілі самому сабе.

Але я хацеў мець настаўнікае званне. Займаўся самаадукацыяй. І, нарэшце, пасля 5-гадовай упартай працы атрымаў званне народнага настаўніка. У маім атэстаце запісана: «Удасцен звання настаўніка пачатковых вучылішча ў правам навучаль свай адваерцаў».

Многа падэкзаласі на да мой, настаўнікам-яўраем, чыноўнікі таго часу. Усёх крыўд, перавесеных у стары час, не перадзічыць.

А зараз? Якое прыгожае, радаснае жыццё!

Чытаю 123 арткул. «Роўнапраўе

ЗВОЛУ ЗА ЦЯЖАРНАСЦЬ

(Пісьмо служачай) Я праправадзіў назіральнікам на гомельскай метэаралагічнай станцыі на працягу трох гадоў. У лютым гэтага года пашла ў дэкрэтыўны адпачынак. Выйсці на работу павінен быў 5 мая. Але 4 мая атрымаў ад начальніка метэаралагічнай станцыі паведамленне, што па загаду начальніка аддзела метэаралагічнай і будынак звышана на скарачэнне штата.

На самой справе ніякага скарачэння не было. Гэта адна з тых, што зараз на маё месца рыхтуюць другога назіральніка. Мне скарацілі толькі таму, што я нарадзіў дзіцё. Выходнай дапамогі пры скарачэнні не даі.

Зараз на іншую работу паступіць не магу, бо законна прадувадзена, што жанчына-маці на годзіну вызваляецца ад работ для кармлення дзіцяці. Гэта пакоха бюракраты і яны амаволяць мне ў рабоце.

А. ПАТОЦКАЯ.

ПАРУШАЛЬНІКІ ПАСТАНОВЫ

(Пісьмо курсанта) Я вучуся на курсах камбіната «Савозоручот». Згодна пастапове НКЗ СССР ад 19 красавіка 1935 года камандзіруемым райа і МТС да курсу інструктароў-бухгалтэраў аточаецца 50 проп. акаду.

Не глядзячы на гэта дырэктар Быхавскай МТС на працягу 4 месцаў не высыліла мне зарплату.

МЕЛЬНИКА.

Ад рэдакцыі. Аналагічныя справы паступілі ў рэдакцыю ад Кабаева (УВАРАВІЦКАЯ МТС), Баранова (НАЧЭРСКАЯ МТС), Пруднічанка (ВЕТРЫНСКАЯ), Баранічкі (СТАРОБІНСКАЯ), Гарасіменка (КАРМЯНСКАЯ), Белай (СМАЛЯВІЦКАЯ), Бабычова (ЧЫРВОНАПЕЛЬСКАЯ), Пастухова (НАПАТКЕВІЦКАЯ), Бурчова (ДОБРУШСКАЯ МТС) і Іпасоўскага (РАГАЧОУСКІ РАЙОН).

«Звязды» звяртае ўвагу наркомна земляробства БССР на недапушчальнасць такога станавішча. Неабходна прыняць неадкладныя меры па ліквідацы запозчанасці ў выплате зарплат курсантам.

ПА СЛЯДАХ ВYSTУПЛЕННЯ «ЗВЯЗДЫ»

ГРУБАЕ ПАРУШАННЕ СТАЛІНСКАГА СТАТУТА

Так называлася азмешчанае пісьмо ў «Звяздзе» калгасніка тав. Скальцова аб грубых парушэннях сталінскага статута ў калгасе «Октябрь» (Прапойскі раён).

З Прапойскага райвыканкома паведамілі нам, што матэрыял «Звязды» абмяркоўваўся на прэдыўме райвыканкома. Факты пацвердзіліся.

Паставіўшы прэдыўме райвыканкома тав. Скальцова адноўлені фактнікам, праўдлівым калгасца ўказана на недапушчальнасць падобных фактаў у даштвям. Старшнін калгаса тав. Акібаваў за грубае парушэнне сталінскага статута сельсавета і падлі райкома партыі абвешчана вымова.



НА СЕНАЖАЦІ (Гомельшчына). Фото СОРКІНА.

«НЯМА ЦАЛІНЫ»

1620 гектараў цаліны павінен падліць у гэтым годзе Рэчыцкі раён. На 20 чэрвеня план падліца цаліны па раёну выкаваў на 26,1 проп.

Ішчэ горш па асобных сельсаветах. Дуброўскі сельсавет павінен падліць 135 гектар цаліны, Дзюроўскі сельсавет — 65 гектар, Какувіцкі сельсавет — 80. А між тым гэты сельсаветы нават не пачыналі ўдзяляць цаліны. Такіх сельсаветаў па раёну 12. Азім толькі Сяніцкі сельсавет выкаваў свой план, узараў 60 гектараў цаліны.

Старшні аграрнага райза тав. Місцікоў заўважэ:

— Мы на сельсаветы накіот цаліны наіскаем! Добра не памятаю: 2 ці 3 разы аб гэтым спецыяльна пісалі. Але нічога пакуль не атрымавацца. Калгасы былі заняты рознымі іншымі работам.

— А якія машыны ёсць у раёне для распрацоўкі цаліны? — Цаліца, адна машына — кустароз. Дакавада аб гэтым можна будзе даведацца ў МТС.

На жал, раёны аграрна прагта не ведае, якія машыны маюцца для распрацоўкі новых зямель, тым больш, які машыны гэтыя выкарыстоўваюцца. Не можа аб гэтым нічога сказаць і дырэктар МТС тав. Малчанюў. Ужымам цаліны проста не займаюцца. Воск, напрыклад, не ўдзяляюць прапару на ўдзяліцы цаліны дырэктар МТС тав. Галіца.

— Тут мудрыць няма чаго! План нам даі велікі выдкі, яго мы ніколі не выкаваем, бо столькі цаліны не знойдзецца ў нашым раёне.

Дырэктар МТС ізае на ліні найменшага оудраўлення: «Няма цаліны». Але гэта «створыла» шыта белымі ніткамі. Трактарны парк МТС павінен падліць 750 гектараў, а цяперашні — 47 гектараў.

— Дзе вядуць больш 47 гектараў цаліны? Зямель не знайшося? — Чаму? Ёсць ішчэ, — пачынае адстаўка дырэктар МТС, — але патрабуюцца раскартоўкі, раскароткі, мейлярыцыя.

Вось у гэтым і «скарат». Трэба раскартаваць, месціны праводзіць працедурныя акт мейлярыцы, выпраўляць дробныя кусты. Але ніхто гэтым не займаецца. У МТС ёсць балотныя пугі. Яны не выкарыстоўваюцца. Ёсць кустароз, але ўвесь час ён стаіць без руху.

У Рэчыцы ўдзяліцы цаліны не займаюцца.

І. ШЛЯФЕР.

АРГАНІЗАВАНА ПРАВЯДЗЕМ УБОРНУ УРАДЖАЮ

У нашым калгасе «ХУ-голдэе Чырвонай арміі» добра арганізаваным даладзі пасевы! Да і прапоіны мы падрыхтаваліся загалі. Кошману звыну і калгасніку давалі дзешчыны нормы выпрацоўкі і вытворчае ападне (калі распачаць працоку адных культур, на якіх участках і т. д.). Догляд пасеваў заручан звынам да канца ўборкі. Азімня мы ўжо даўно прапалілі, азімню ішчэ пачынаюць на валодзі два раі. З поспехам разгарнулі прапоку араў. Поўнасьцю праправадзіць будзе.

АДАТУ АТАКІННА

Іапер наш калгас узараў рыхтэцца да ўборкі урадкава і да пасеву азімня. Мы кунілі касіску і малярны. Выкаваў па будаўніцтву Зайнаў Фёдар Сямёнавіч і каналь Гайнікі Алякс. Макаравіч падрыхтаваць ішчэмаккі над конны прыраў.

Будаўнічая брыгада закончыла будаўніцтва дазі, а іапер будзе выкавава гумно для складвання урадкава. Пры гумно намечана будаваць навае для кротаў малярыцы на вымадак дажджлівага вадвор'я.

Зараз кожная брыгада вылучыла па аднаму чалавеку на чыстоу старых гумнаў і асепі. Мы падрыхтавалі 4 вадзіны асепісаміам.

У падрыхтоўцы да сьбуы азімня мы звяртаем асабліваю ўвагу на загатоку ўгнаенняў. Да кожнай брыгады даведзен план. Ужо загатоўлена больш 5.000 тон мохавага, поленіў і торфу. У скотны двор, у азімня калгаснікаў завезена ішчэ мохавага поленіў. Вызначаныя завезены на зыбоць торфу прапоку ударна. Калгасніца Прогана Кіававета ішчэ звына давацца на 37 кубаметраў торфу замест нормы 15 кубаметраў. Не адстае ад не і Міхнёва Марыя.

ШАПАВАЛАЎ В. Калгас «ХУ-голдэе Чырвонай арміі», Міраўскага раёна.

НАВУЧАЛЬНЫ ГОД СКОНЧАН

НА АДПАЧЫНАК

МАЗЫР. 25 чэрвеня. (Мар. «Звязды»). Весела і радасна правялі свае свята, прысвечанае скончэнню навучальнага года, школьнікі горада і гарадскі парк культуры і адпачынку былі напоўнены дзешчы. Азімсь несіла багата песні шчаслівага жыцця, быў чуцен вясёлы задырбасты смех дзетвары.

У дэманстрацыі школьнікаў прыняла ўдзел каля 2 тысяч дашей. Пасля дэманстрацыі ў гарадскім парку культуры і адпачынку адбываліся масавыя дашчыя гульні і алімпіада дашчыя мастацкай самадзейнасці.

Навучальны год скончыўся. Напружана вучоба ўстапае месца культурнаму і вясёламу адпачынку. Больш 500 школьнікаў Мазырскага раёна будаць адпачынаць у масавым дашчыім лагэры, 125 школьнікаў — у санаторным лагэры. Школьныя плагіоўкі будае ахопена 400 школьнікаў, санаторныя плагіоўкі — 60. Фабрыстаў пры жыхах — каля 500 школьнікаў. Едуць на экскурсію 32 лепшыя школьнікі горада і раёна.

ФРАЛОЎ.

ДЗІЯЧАЕ СВАТА У ГОМЕЛІ

ГОМЕЛЬ. 25 чэрвеня. (Мар. «Звязды»). Учора дзетвары Гомеля адзначылі скончэнне навучальнага года вялікім вясёлым сватам. З самага рання ішчэ належаў парк, стадыёны, фізкультурныя плагіоўкі. Над горадам насіла радасныя песні, гучныя дашчыя галасы. Понарскі парк быў цэнтрам ураччэстасці. Тут лезі іграі, танцавалі, лелі. Для іх паслужылі розныя атракціёны, каруселі і ігры. На плагіоўках ішчэ спабрылі павядлобу, тэнісу і гарадках.

На стадыёнах адбываліся дашчыя фізкультурныя спабрыніцы. Усюды вяселіла і радвалася шчасліва дзетвары, якія пачынае свой летні адпачынак.

ГАСМАН.

БРЫГАДА МАСТАЦКАЙ САМАДЗЕЙНАСЦІ ХОЙНІЦКАЙ МТС У РАДАКЦЫІ «ЗВЯЗДЫ»

Гэтымі днімі рэдакцыя «Звязды» наведла брыгаду мастацкай самадзейнасці Хойніцкай МТС. Удзялілі брыгаду ў таварыскай гутарцы расказаі пра сваю работу.

— Вырасла наша овецкая краіна. Вырасла наша МТС. Яшчэ мы сталі лепш, яшчэ сталі вяселі, — кажа брыгаднік брыгады тав. Лявіцкі. — Само жыццё прасіць культуры, мастацтва, радасці. Мы ўпарта прапалі над сабою і на ўсеазаўны азімні дашчы мастацкай самадзейнасці МТС ў Харэва брыгада заніла першае месца.

Брыгада мастацкай самадзейнасці Хойніцкай МТС мае ішчэ стаючага ў сваёй рабоце. Яна вывучае народныя танцы, збірае фольклор, арганізавае брыгады мастацкай самадзейнасці ў калгасах.

А. АНТОНІН.

ПАРТЫННЫ СХОД НА ЗАВОДЗЕ ІМЯ ЛАНЦУЦКАГА

Партыйная арганізацыя завада імя Ланцуцага — самая буйнейшая ў Гомелі, у ёй налічваецца 236 членаў, 61 кандыдат партыі. 10 чэрвеня на заводзе адбыўся агульны партыйны сход з пытаннем аб падрыхтоўцы партыйнай арганізацыі да прыёму ў партыю. Ніжэй мы публікуем вытрымкі са станаграм партыйнага сходу.

Старшніна: На парадку дня ў нас пытанне аб падрыхтоўцы нашай партыйнай арганізацыі да прыёму ў партыю. Слова мае сакратар парткома тав. СЦЕФАНОВІЧ.

ІНФАРМАЦЫЯ САКРАТАРА ПАРТКОМА СЦЕФАНОВІЧ:

Крыніны, да кошт якіх будаць плагіоўкі разні нашай партыі пасля аднаўлення прыёму ў ВКП(б) — гэта перавад лепшых кандыдатаў у члены партыі і прыём самых правяраных і блізкіх партыі людзей з ліку беспартыйнага актыву, спачувачых, камсамольцаў.

Але трэба прызнацца, што работа са спачувачымі з'яўляецца ў нас адстаючым участкам партыйнай работы. Мы нават не змагілі не толькі ўдзяліць спачувачых у гарадскія і палітычныя жыхіц калектывы, але нават не змагілі арганізаваць вучобу, да гэтага часу. Ілае не вучыцца і 1 чалавек. На працягу года няма росту спачувачых. Толькі ў апошнія дні напесціся некаторы арух — на дашчы, якія я маю, мы маем тры заявы ад рабочых аб прыёме ў спачувачыя.

Чаму так здарылася, у чым корань зла? Прычына тут адна. Тым камуністам, якія давалі рэкамендацыі спачувачым, заблылі, што з людзьмі, да якіх яны пачыналі, трэба правадзіць, трэба дамагацца іх у іх ішчэмаккі і агульнакультурным роспе.

З камсамолам у нас работа таксама не на вышнім. Усім вядома, што ў камсамольскай арганізацыі ёсць німаля пераостаў, велікі добрых людзей, які ішчэмаккі налічана цаха і ішчэ, якія блізкі нашай партыі, але мы гэтых людзей не ведаем, не прапуюм з імі, як не прапуюм і са спачувачымі.

Калі пытаец партаргаў, каго з камсамольцаў можна будзе прыняць у кандыдаты партыі, яны называюць адны прозвішчы, а камсамольскі камітэт называе ішчэмаккі таварышоў. Такім чынам, гэта пытанне ішчэ не высласна і я не магу вам сказаць, хто тут праў.

У нас на заводзе разгарнуўся шырока стаханавіцкі рух. Мы маем 900 стаханавцаў, якія з дня ў дзень па практыцы даводзіць сваю аднаваць партыі. Але як мы прапуюм з беспартыйным актывам? Лёзна. Мы іх не вывучаем, не праводзім сярэд іх сараўданаі масавай работы. У зборчым поху не так даўно лічылася 12 чалавек беспартыйнага актыва. Іапер там толькі 5. Відць партгор заблытаў пры падліку, ці страціў гэты актыв.

Робота з кандыдатамі партыі ў нас паставілена враня. Асобную работу мы з імі не вялі, а палыходзілі да іх, як да членаў партыі.

Пры праверцы і абмева партыйных дакументаў выявілася палітычнае непадрыхтаванасць і слабацька многіх кандыдатаў.

Партыйны сход прапоў актыва, у спрэчках па дакладу сакратара парткома тав. Сцефановіча вадступілі тт. Празніцкі, Сыранкоў, Краўцоў, Волкаў, Брагінін, Гольдзіч.

Таварышы ў сваёй выступленні указалі на зусім слабую работу партыйнага камітэта са спачувачымі, нездавальняючую масава выхаваную работу спрот двухтысячага калектыва завада. Таварышы ў сваёй выступленні оносілі прапановы, якіх павінен былі спачувачымі.

Іапер заключанага слова сакратара парткома тав. Сцефановіча партыйны сход прыняў паставу, у якой работа парткома і партаргаў па падрыхтоўцы да прыёму ў партыю прызнана нездавальняючай. У паставе рэкамендацыі практычна мейлярыцы і палітычнага гатаўчэска партыйнай работы.

Ніжэй мы прыводзім выказванні спачувачых, вызначаны імі ў гутарцы з карэспандэнтам «Звязды».

СЛОВА СПАЧУВАЮЧЫХ

Праведны: Не так даўно мяне выбралі рэкактарам насяпеннай гашты. Я велікі задаволен гэтай работай і тым даверам, якое мне ападалі.

Але выпускаючы газету, я сустракаюся з радам цяжкасці. Аднойчы я звярнуўся да групартрга тав. Краўцова (які, дарэчы, рэкамендаваў мяне ў спачувачыя) за дапамогай.

Але выпускаючы газету, я сустракаюся з радам цяжкасці. Аднойчы я звярнуўся да групартрга тав. Краўцова (які, дарэчы, рэкамендаваў мяне ў спачувачыя) за дапамогай.

Але выпускаючы газету, я сустракаюся з радам цяжкасці. Аднойчы я звярнуўся да групартрга тав. Краўцова (які, дарэчы, рэкамендаваў мяне ў спачувачыя) за дапамогай.

Але выпускаючы газету, я сустракаюся з радам цяжкасці. Аднойчы я звярнуўся да групартрга тав. Краўцова (які, дарэчы, рэкамендаваў мяне ў спачувачыя) за дапамогай.

Але выпускаючы газету, я сустракаюся з радам цяжкасці. Аднойчы я звярнуўся да групартрга тав. Краўцова (які, дарэчы, рэкамендаваў мяне ў спачувачыя) за дапамогай.

Але выпускаючы газету, я сустракаюся з радам цяжкасці. Аднойчы я звярнуўся да групартрга тав. Краўцова (які, дарэчы, рэкамендаваў мяне ў спачувачыя) за дапамогай.

Але выпускаючы газету, я сустракаюся з радам цяжкасці. Аднойчы я звярнуўся да групартрга тав. Краўцова (які, дарэчы, рэкамендаваў мяне ў спачувачыя) за дапамогай.

КАНСТЫТУЦЫЯ ФАШЫСЦКАЙ ПОЛЬШЧЫ

Незадаждная польская буржуазная дзяржава ўзніка ў момант велікіх тварожыя для буржуазіі ўсяго свету. На неабяжаных прасторах Расіі ўжо год існавала і машапа першая ў свеце овецкая рэспубліка. Германія была ахопена агнём рэвалюцыі. У Ваварыі і Венгрыі ўлада перайшла ў рукі рэвалюцыянага пралярата. На ўсім зямным шары разгаралася барацьба паміж светам пралярата і гвалту і класам праляратаў — магільшчыкам капіталістычнага грамадства.

Польская буржуазія была ў наівапратэарскай вадзінае рэвалюцыяна выкаікала рабочых, натхненне сярэд польскіх праляратаў і яны амагаліся ў мінулым плячом к прычэ з рускім праляратам у плячу пра і буржуазіі. Ужо ў студзені 1918 года ў Варшаве і другіх гарадах Польшчы выбухнулі ўсёазаўны забастоўкі, якія зваіліся адкасам польскага пралярата да перамогу рабочага класа ў Расіі.

Калі ў канцы 1918 года польска рэвалюцыя перакіннулася на ўсё Цэнтральную Еўропу, польская буржуазія стала лікамаваа шухачы пляхоў выратавання. Да ўданы ў дзяржава буржуазіяй былі рэвалюцыяна дашчыя рабочыя і мінулым плячом к прычэ з рускім праляратам у плячу пра і буржуазіі. Ужо ў студзені 1918 года ў Варшаве і другіх гарадах Польшчы выбухнулі ўсёазаўны забастоўкі, якія зваіліся адкасам польскага пралярата да перамогу рабочага класа ў Расіі.

Калі ў канцы 1918 года польска рэвалюцыя перакіннулася на ўсё Цэнтральную Еўропу, польская буржуазія стала лікамаваа шухачы пляхоў выратавання. Да ўданы ў дзяржава буржуазіяй былі рэвалюцыяна дашчыя рабочыя і мінулым плячом к прычэ з рускім праляратам у плячу пра і буржуазіі. Ужо ў студзені 1918 года ў Варшаве і другіх гарадах Польшчы выбухнулі ўсёазаўны забастоўкі, якія зваіліся адкасам польскага пралярата да перамогу рабочага класа ў Расіі.

Калі ў канцы 1918 года польска рэвалюцыя перакіннулася на ўсё Цэнтральную Еўропу, польская буржуазія стала лікамаваа шухачы пляхоў выратавання. Да ўданы ў дзяржава буржуазіяй былі рэвалюцыяна дашчыя рабочыя і мінулым плячом к прычэ з рускім праляратам у плячу пра і буржуазіі. Ужо ў студзені 1918 года ў Варшаве і другіх гарадах Польшчы выбухнулі ўсёазаўны забастоўкі, якія зваіліся адкасам польскага пралярата да перамогу рабочага класа ў Расіі.

РАЗРЫЎ ПАМІЖ КАСЬБОЙ І СТАГАВАННЕМ ЛІКВІДУЮЦА

ХОЙНІКІ. З першых дашей сенаўборкі ў раёне напесціся вялікі разрыў паміж кашнем і стагаваннем. Пытанне аб ліквідацы гэтага разрыву было паставлена на раённым партыйным сходзе. Сельскія оветы і калгасы прымаюць усё захады да ўзмацнення работы на ўборцы сена.

У выніку каміты стагавання за апошні час значна ўзрастаі.

Так, па 11 сельсаветах (Бабычынскім, Барысаўчанскім, Карпоўскім, Забалонскім, Страцічэўскім і ішчэ).

У 20 чэрвеня са сканчэннем 2.717 гектараў застагавана 2.086 гектараў — 77 проц. (на 15 чэрвеня ў гэтых сельсаветах было застагавана толькі 9,3 проц.).

Значна падцягнуліся адстаючыя сельсаветы — Кліўскі, Новосёлкаўскі, Хойніцкі, Валокі. У гэтых сельсаветах застагавана 94 проц. скошанага сена.

М. БУРДЫКА.

каў высуноўці ў якасці кандыдата на прэзідэнтскі пост адну і тую-жа асобу, то народныя выбары адносяцца, і прэзідэнт становіцца сумесным кандыдат старота прэзідэнта і калектыва выбарчыкаў. Такім чынам, народныя масы фактычна ахілены ад осыяга ўваду ў выбары абшчэспачэнага дыктатарскі поўнамоцныя главы дзяржавы.

Урад аказані толькі перад прэзідэнтам рэспублікі і ён можа быць распушчэн ім у любы момант. Соім можа патрабаваць адстаўкі ўрада. Але прэзідэнт можа не згазіцца з гэтым патрабаваннем. Ён мае права распушчэць «крамольны» парламент і захавашь урад у рашэйным складзе. Значыць, парламент фактычна выконвае караччыя функцыі, з яго думкай і абавязанні лічыцца п прэзідэнт, і ён можа быць разгананы ў любы момант.

Хутка пасля ўзвядзення гэтай «канстытуцыі» ўрадам фашысцкай Польшчы быў прыдадзены закон аб выбарах у парламент. Згодна гэтага закона, палітычныя партыі і іншыя арганізацыі павязваюцца права вылучаць кандыдатаў у соім. Гэта права прадастаўлена толькі арганізацыям выбарчым камісіям, у якіх большасць манатаў прадастаўляецца на муніцыпальным органам, якія складаюцца з назначэнаў урада.

Такія агульныя характарыстыкі рысы новай «канстытуцыі» фашысцкай Польшчы.

Узвядзенне ў сілу новай «канстытуцыі» і выбарчага закона выкаікала абурэнне ва ўсёй краіне. Подлісам мас нават буржуазныя апазіцыйныя партыі прымушаны былі абшчыць байкот парламенцкіх выбараў, якія адбыліся вясенню мінулага года. У рэзультате кампаніі байкоту, праведзенай ва ўсёй краіне, да выбарчых ураў, не глядзячы на напек і прымс з боку паліцыйскіх адміністрацыйных органаў, з'явілася не больш 20—25 проц. выбарчыкаў. Звыш 75 проц. насяльштва далучалася да лозунга байкоту выбараў і гэтым выказаа сваю нянавісьць да фашысцкага рэжыму і сваё імяненне да яго зваржэння.

У сваёй адаве да ўсіх прапоўных і да ўсяго польскага народу

Цэнтральны камітэт кампартыі Польшчы так характарызаваў рэжым ішчэмаккі:

«Польскі народ — у ланцугах няволі. Дэмакратычныя правы і свабоды, заваяваныя масамі ў першыя гады незалежнасці, украдзены і маршты зняважаны. Усюды бізун паліцыйскага апрачкіна, оусоды бюракратычнаі ўваз прыгнечальна, оусоды панаванне урадавых назначэнаў і ад вясновых старшын і старатаў, ад урадавых паноні свавольні, ад урадавых камітэраў у самакірававання і аргавах соцыяльнага страхавання і да сойма ўрадавых ланцаў, якіх яраіна не выдзіра, але да фашысцкай «канстытуцыі», якая з'яўляецца завяршэннем оусоды і няволі, пераімяненне гітлераўскага ўваду, які выклікае агіт і мах ва ўсёй овеці».

Кампартыя заклікала масы на арганізацыю народнага фронту пах доўгам барацьбы за хлеб, свабоду, зямлю і мір. Задача народнага фронту — звяржэнне фашысцкага рэжыму, станаўленне ўстаючага сходу і аднаўленне дэмакратычных свабод. Яго задача — дабіцца работы і хлеба для беспрацоўных, перадачы памешчыцкай зямлі сялянам, разрыў саюзу з гітлераўскай Германіяй і ўстаўленне прыяжных адносін з Савецкім Саюзам.

Заклік кампартыі Польшчы сустракае галачы водгук сярэд прапоўных іх ад рашэйных палітычных і культурных ішчэмаккі і рафармісцкіх ішчэмаккі. Ён ужо вышаў на вуліцы Лявова і Кракава, каб дэмакстраваць сваё прадэа імяненне скідуць крывавы фашысцкі рэжым. Польскія сяляны зрадуеў, што зямлю ён атрымае не арук памешчыкаў і буржуазіі. Іапер ён ведае, што зямлю трэба ўзяць. Ён дапаваждае гэта беспартыйным паўстанням і свабоднасацірнасцю з барацьбой рабочага класа.

Польская буржуазія знаходзіцца на трукочаным вулэкае. Не не вяртае ні бізун апрачкіна, ні вяртае гэта, ні эзекі не правамі польскіх народных мас.

М. ВІДІНІКІ.

ДЕКЛАРАЦІЯ ФРАНЦУЗСЬКОГО УРАДА

ПАРИЖ, 23 червня. Агентства Гауса повідомляють: Прем'єр-міністр Леон Блюм виступив у сенаті з деклараційним, присвяченим питанням англійської політики. У ході доповіді він декларував, що англійський міністр закордонних справ Івон Давіс...

У декларації французького уряду йдеться про те, що Франція не вимагає від Англії жодних гарантій захисту миру у Європі. Декларація наполягає на умовності міжнародних ставовищ, яке створюється у результаті діяльності Англії...

Декларація наполягає на умовності міжнародних ставовищ, яке створюється у результаті діяльності Англії. Декларація наполягає на умовності міжнародних ставовищ, яке створюється у результаті діяльності Англії...

Декларація наполягає на умовності міжнародних ставовищ, яке створюється у результаті діяльності Англії. Декларація наполягає на умовності міжнародних ставовищ, яке створюється у результаті діяльності Англії...

Декларація наполягає на умовності міжнародних ставовищ, яке створюється у результаті діяльності Англії. Декларація наполягає на умовності міжнародних ставовищ, яке створюється у результаті діяльності Англії...

Декларація наполягає на умовності міжнародних ставовищ, яке створюється у результаті діяльності Англії. Декларація наполягає на умовності міжнародних ставовищ, яке створюється у результаті діяльності Англії...

Декларація наполягає на умовності міжнародних ставовищ, яке створюється у результаті діяльності Англії. Декларація наполягає на умовності міжнародних ставовищ, яке створюється у результаті діяльності Англії...

Декларація наполягає на умовності міжнародних ставовищ, яке створюється у результаті діяльності Англії. Декларація наполягає на умовності міжнародних ставовищ, яке створюється у результаті діяльності Англії...

Декларація наполягає на умовності міжнародних ставовищ, яке створюється у результаті діяльності Англії. Декларація наполягає на умовності міжнародних ставовищ, яке створюється у результаті діяльності Англії...

Декларація наполягає на умовності міжнародних ставовищ, яке створюється у результаті діяльності Англії. Декларація наполягає на умовності міжнародних ставовищ, яке створюється у результаті діяльності Англії...

КАНФЕРЕНЦІЯ У МАНТРЕ

Виступлення делегатів. МАНТРЕ, 23 червня. (БЕЛТА). Сенина на закритті засідання конференції аб праливах заслухав...

МАНТРЕ, 23 червня. Виступили на закритті засідання конференції аб праливах, тав. Літвіна, який виступив з промовою. Промова тав. Літвіна була присвячена питанням, що стосуються безпеки Європи...

МАНТРЕ, 23 червня. Виступили на закритті засідання конференції аб праливах, тав. Літвіна, який виступив з промовою. Промова тав. Літвіна була присвячена питанням, що стосуються безпеки Європи...

МАНТРЕ, 23 червня. Виступили на закритті засідання конференції аб праливах, тав. Літвіна, який виступив з промовою. Промова тав. Літвіна була присвячена питанням, що стосуються безпеки Європи...

МАНТРЕ, 23 червня. Виступили на закритті засідання конференції аб праливах, тав. Літвіна, який виступив з промовою. Промова тав. Літвіна була присвячена питанням, що стосуються безпеки Європи...

МАНТРЕ, 23 червня. Виступили на закритті засідання конференції аб праливах, тав. Літвіна, який виступив з промовою. Промова тав. Літвіна була присвячена питанням, що стосуються безпеки Європи...

МАНТРЕ, 23 червня. Виступили на закритті засідання конференції аб праливах, тав. Літвіна, який виступив з промовою. Промова тав. Літвіна була присвячена питанням, що стосуються безпеки Європи...

МАНТРЕ, 23 червня. Виступили на закритті засідання конференції аб праливах, тав. Літвіна, який виступив з промовою. Промова тав. Літвіна була присвячена питанням, що стосуються безпеки Європи...

МАНТРЕ, 23 червня. Виступили на закритті засідання конференції аб праливах, тав. Літвіна, який виступив з промовою. Промова тав. Літвіна була присвячена питанням, що стосуються безпеки Європи...

МАНТРЕ, 23 червня. Виступили на закритті засідання конференції аб праливах, тав. Літвіна, який виступив з промовою. Промова тав. Літвіна була присвячена питанням, що стосуються безпеки Європи...

МАНТРЕ, 23 червня. Виступили на закритті засідання конференції аб праливах, тав. Літвіна, який виступив з промовою. Промова тав. Літвіна була присвячена питанням, що стосуються безпеки Європи...

МАНТРЕ, 23 червня. Виступили на закритті засідання конференції аб праливах, тав. Літвіна, який виступив з промовою. Промова тав. Літвіна була присвячена питанням, що стосуються безпеки Європи...

МАНТРЕ, 23 червня. Виступили на закритті засідання конференції аб праливах, тав. Літвіна, який виступив з промовою. Промова тав. Літвіна була присвячена питанням, що стосуються безпеки Європи...

IX з'їзд компартії ЗША

НЬЮ-Йорк, 24 червня. (БЕЛТА). Акроріс дев'яті з'їзд компартії ЗША. У з'їзді беруть участь делегати з усіх країн...

НЬЮ-Йорк, 24 червня. Акроріс дев'яті з'їзд компартії ЗША. У з'їзді беруть участь делегати з усіх країн. З'їзд відкрився у атмосфері великого ентузіазму...

НЬЮ-Йорк, 24 червня. Акроріс дев'яті з'їзд компартії ЗША. У з'їзді беруть участь делегати з усіх країн. З'їзд відкрився у атмосфері великого ентузіазму...

НЬЮ-Йорк, 24 червня. Акроріс дев'яті з'їзд компартії ЗША. У з'їзді беруть участь делегати з усіх країн. З'їзд відкрився у атмосфері великого ентузіазму...

НЬЮ-Йорк, 24 червня. Акроріс дев'яті з'їзд компартії ЗША. У з'їзді беруть участь делегати з усіх країн. З'їзд відкрився у атмосфері великого ентузіазму...

НЬЮ-Йорк, 24 червня. Акроріс дев'яті з'їзд компартії ЗША. У з'їзді беруть участь делегати з усіх країн. З'їзд відкрився у атмосфері великого ентузіазму...

НЬЮ-Йорк, 24 червня. Акроріс дев'яті з'їзд компартії ЗША. У з'їзді беруть участь делегати з усіх країн. З'їзд відкрився у атмосфері великого ентузіазму...

НЬЮ-Йорк, 24 червня. Акроріс дев'яті з'їзд компартії ЗША. У з'їзді беруть участь делегати з усіх країн. З'їзд відкрився у атмосфері великого ентузіазму...

НЬЮ-Йорк, 24 червня. Акроріс дев'яті з'їзд компартії ЗША. У з'їзді беруть участь делегати з усіх країн. З'їзд відкрився у атмосфері великого ентузіазму...

НЬЮ-Йорк, 24 червня. Акроріс дев'яті з'їзд компартії ЗША. У з'їзді беруть участь делегати з усіх країн. З'їзд відкрився у атмосфері великого ентузіазму...

НЬЮ-Йорк, 24 червня. Акроріс дев'яті з'їзд компартії ЗША. У з'їзді беруть участь делегати з усіх країн. З'їзд відкрився у атмосфері великого ентузіазму...

НЬЮ-Йорк, 24 червня. Акроріс дев'яті з'їзд компартії ЗША. У з'їзді беруть участь делегати з усіх країн. З'їзд відкрився у атмосфері великого ентузіазму...

НЬЮ-Йорк, 24 червня. Акроріс дев'яті з'їзд компартії ЗША. У з'їзді беруть участь делегати з усіх країн. З'їзд відкрився у атмосфері великого ентузіазму...

ПАРАД ФІЗКУЛЬТУРНИКАУ МЕНСЬКА

30 червня на площі Волі у Менську відбувся парад фізкультурників БССР. У параді взяли участь 30 тис. чоловік...

30 червня на площі Волі у Менську відбувся парад фізкультурників БССР. У параді взяли участь 30 тис. чоловік. Парад відбувся у величезній атмосфері ентузіазму...

30 червня на площі Волі у Менську відбувся парад фізкультурників БССР. У параді взяли участь 30 тис. чоловік. Парад відбувся у величезній атмосфері ентузіазму...

30 червня на площі Волі у Менську відбувся парад фізкультурників БССР. У параді взяли участь 30 тис. чоловік. Парад відбувся у величезній атмосфері ентузіазму...

30 червня на площі Волі у Менську відбувся парад фізкультурників БССР. У параді взяли участь 30 тис. чоловік. Парад відбувся у величезній атмосфері ентузіазму...

30 червня на площі Волі у Менську відбувся парад фізкультурників БССР. У параді взяли участь 30 тис. чоловік. Парад відбувся у величезній атмосфері ентузіазму...

30 червня на площі Волі у Менську відбувся парад фізкультурників БССР. У параді взяли участь 30 тис. чоловік. Парад відбувся у величезній атмосфері ентузіазму...

30 червня на площі Волі у Менську відбувся парад фізкультурників БССР. У параді взяли участь 30 тис. чоловік. Парад відбувся у величезній атмосфері ентузіазму...

30 червня на площі Волі у Менську відбувся парад фізкультурників БССР. У параді взяли участь 30 тис. чоловік. Парад відбувся у величезній атмосфері ентузіазму...

30 червня на площі Волі у Менську відбувся парад фізкультурників БССР. У параді взяли участь 30 тис. чоловік. Парад відбувся у величезній атмосфері ентузіазму...

30 червня на площі Волі у Менську відбувся парад фізкультурників БССР. У параді взяли участь 30 тис. чоловік. Парад відбувся у величезній атмосфері ентузіазму...

30 червня на площі Волі у Менську відбувся парад фізкультурників БССР. У параді взяли участь 30 тис. чоловік. Парад відбувся у величезній атмосфері ентузіазму...

30 червня на площі Волі у Менську відбувся парад фізкультурників БССР. У параді взяли участь 30 тис. чоловік. Парад відбувся у величезній атмосфері ентузіазму...

УСЕБЕЛОРУСКАЯ НАРАДА ЖАНЧЫН - СТАРШЫНЯ СЕЛЬСОВАТАУ

Учора, 25 червня, у пам'ятки Домі Фріді відбулася Усебелоруська нарада-курси жінок-старшень сільсоватау. На курсі з'явилися 84 членики.

Учора, 25 червня, у пам'ятки Домі Фріді відбулася Усебелоруська нарада-курси жінок-старшень сільсоватау. На курсі з'явилися 84 членики. Работу наради було присвячено питанням безпеки Європи...

Учора, 25 червня, у пам'ятки Домі Фріді відбулася Усебелоруська нарада-курси жінок-старшень сільсоватау. На курсі з'явилися 84 членики. Работу наради було присвячено питанням безпеки Європи...

Учора, 25 червня, у пам'ятки Домі Фріді відбулася Усебелоруська нарада-курси жінок-старшень сільсоватау. На курсі з'явилися 84 членики. Работу наради було присвячено питанням безпеки Європи...

Учора, 25 червня, у пам'ятки Домі Фріді відбулася Усебелоруська нарада-курси жінок-старшень сільсоватау. На курсі з'явилися 84 членики. Работу наради було присвячено питанням безпеки Європи...

Учора, 25 червня, у пам'ятки Домі Фріді відбулася Усебелоруська нарада-курси жінок-старшень сільсоватау. На курсі з'явилися 84 членики. Работу наради було присвячено питанням безпеки Європи...

Учора, 25 червня, у пам'ятки Домі Фріді відбулася Усебелоруська нарада-курси жінок-старшень сільсоватау. На курсі з'явилися 84 членики. Работу наради було присвячено питанням безпеки Європи...

Учора, 25 червня, у пам'ятки Домі Фріді відбулася Усебелоруська нарада-курси жінок-старшень сільсоватау. На курсі з'явилися 84 членики. Работу наради було присвячено питанням безпеки Європи...

Учора, 25 червня, у пам'ятки Домі Фріді відбулася Усебелоруська нарада-курси жінок-старшень сільсоватау. На курсі з'явилися 84 членики. Работу наради було присвячено питанням безпеки Європи...

Учора, 25 червня, у пам'ятки Домі Фріді відбулася Усебелоруська нарада-курси жінок-старшень сільсоватау. На курсі з'явилися 84 членики. Работу наради було присвячено питанням безпеки Європи...

Учора, 25 червня, у пам'ятки Домі Фріді відбулася Усебелоруська нарада-курси жінок-старшень сільсоватау. На курсі з'явилися 84 членики. Работу наради було присвячено питанням безпеки Європи...

Учора, 25 червня, у пам'ятки Домі Фріді відбулася Усебелоруська нарада-курси жінок-старшень сільсоватау. На курсі з'явилися 84 членики. Работу наради було присвячено питанням безпеки Європи...

Учора, 25 червня, у пам'ятки Домі Фріді відбулася Усебелоруська нарада-курси жінок-старшень сільсоватау. На курсі з'явилися 84 членики. Работу наради було присвячено питанням безпеки Європи...

ПАРАД ФІЗКУЛЬТУРНИКАУ МЕНСЬКА

30 червня на площі Волі у Менську відбувся парад фізкультурників БССР. У параді взяли участь 30 тис. чоловік...

30 червня на площі Волі у Менську відбувся парад фізкультурників БССР. У параді взяли участь 30 тис. чоловік. Парад відбувся у величезній атмосфері ентузіазму...

30 червня на площі Волі у Менську відбувся парад фізкультурників БССР. У параді взяли участь 30 тис. чоловік. Парад відбувся у величезній атмосфері ентузіазму...

30 червня на площі Волі у Менську відбувся парад фізкультурників БССР. У параді взяли участь 30 тис. чоловік. Парад відбувся у величезній атмосфері ентузіазму...

30 червня на площі Волі у Менську відбувся парад фізкультурників БССР. У параді взяли участь 30 тис. чоловік. Парад відбувся у величезній атмосфері ентузіазму...

30 червня на площі Волі у Менську відбувся парад фізкультурників БССР. У параді взяли участь 30 тис. чоловік. Парад відбувся у величезній атмосфері ентузіазму...

30 червня на площі Волі у Менську відбувся парад фізкультурників БССР. У параді взяли участь 30 тис. чоловік. Парад відбувся у величезній атмосфері ентузіазму...

30 червня на площі Волі у Менську відбувся парад фізкультурників БССР. У параді взяли участь 30 тис. чоловік. Парад відбувся у величезній атмосфері ентузіазму...

30 червня на площі Волі у Менську відбувся парад фізкультурників БССР. У параді взяли участь 30 тис. чоловік. Парад відбувся у величезній атмосфері ентузіазму...

30 червня на площі Волі у Менську відбувся парад фізкультурників БССР. У параді взяли участь 30 тис. чоловік. Парад відбувся у величезній атмосфері ентузіазму...

30 червня на площі Волі у Менську відбувся парад фізкультурників БССР. У параді взяли участь 30 тис. чоловік. Парад відбувся у величезній атмосфері ентузіазму...

30 червня на площі Волі у Менську відбувся парад фізкультурників БССР. У параді взяли участь 30 тис. чоловік. Парад відбувся у величезній атмосфері ентузіазму...

30 червня на площі Волі у Менську відбувся парад фізкультурників БССР. У параді взяли участь 30 тис. чоловік. Парад відбувся у величезній атмосфері ентузіазму...

Пам'ятки Белдзяржапра. Гастроли харьківського дзяржаўнага українського театру імя Т. Г. Шевченка (В. Березів).

М. Горі. 25 червня. ВАСА ЖЕЛЕЗНОВА. Пачатак у 8 г. веч.

Лунны камень. Експонат выкускі «МАКСІМ ГОРКІ».

ПРОЛЕТАРІЯ. Е Г І Т. НАЦІОНАЛ. П Е Т Е Р. СПАРТАК. ПАЭТ І ЦАР.

Менскаму Беларускаму Ветэтарнаму Тэхнікуму абвясчае НАБОР СТУДЭНТАУ.

НА 1936-37 НАВУЧАЛЬНЫ ГОД у тэхнікуму прымаюцца асобы ад 16 да 30 год, скарэйшым чынам не вышэй 7 груп НОШ. Тэхнікуму рыхтуе пом. ветрачар і ветэтарнаў спецыяльнай кваліфікацыі.

Промышляўчы і 1 червня да 10 жніўня. Да савдэа треба прыкласти карточку афіцыйнага пасведчаньня аб сканчэнні НОШ (архивна), даведкі аб адрозі і аб зарплатні, з фотазнімком і згідно з підписом пасудка, завержана дзяржаўнаю стампаванай і пазначенаю іменем студэнта. Фізіка, родная мова і літаратура, фізічнага тэатру і паліграфічнага тэхнікуму на 7 груп НОШ. Студенты і курсу забеспечваюцца стампаваным на паслэхаванні ад 85 да 75 руб. стампавані. Бюджетныя істэрнаты і прадьяны. Документы дасылать па адрозу: г. Менск - аветэтарнікуму у Курасовічыне, тав. 28-84. Дзяржніца.

Менскаму Райвыканкому ПАТРЭБНА вопіятная МАШЫНІСТКА.

Вельможна добра беларускую мову. Даводзіцца аб умовах: Нарпа Маркса, 16, п. 101 № 3, або па тэл. № 25-843.

Партком і маском работнікаў Менгаркома КІ(б)В выкавае сплучаюча члену КІ(б)В, работніка гаркова тав. ГЕРАСІМОВІЧУ В. Ф., а прычыны паслэхаванні яго брата-комсомольца, работніка чыгуны.

Аляксея Фоміча ГЕРАСІМОВІЧА.

Тыраж 80.350 экз.

Гунавы кінотэатр «ЧЫРВОНАЯ ЗОРКА». Ад 25 червня новы мастацкі фільм — камя дзя, вытворчасці Азербайджану.

„ГУЛЬНЯ ў ЛЮБОУ“. Ражысер заслуж. арт. республікі А. Шарыф-Задэ. У гадоўных ролях: Сара Хамун, Зендзія, Шахмалі і інш.

АПОШНІЯ ГАСТРОЛІ УСХОДНЯГА АНСАМБЛЯ ССР АРМЕНІ. Зусім новы репертуар. Пачатак сеансаў у 6, 7-30, 9-15 і 11 г. Пачатак канцэртаў па поўгадзінны да сеанса. Каса ад 1 гадзіны дна.

РОСТ ДОХОДАУ НАСЕЛЕНЬЦТВА ПА ДЗЯРЖАУНЫХ ПАЗЫКАХ.

Table with 2 columns: По СССР, По БССР. Rows for 1933, 1934, 1935, 1936.

Травярніце свае аблігацыі. АТРЫМАННЕ ВІДЗЫШЫСІ.

У АШЧАДКАСАХ. Віцебскі швейна-тэкстыльны тэхнікум абвясчае АСЕННІ НАБОР студэнтаў.

на наступны аддзелены (з адрозам ад вытворчасці) тэкстыльна-механічна, швейна-механічна і швейна-тэхналагічна. без адрозам ад вытворчасці — на швейна-тэхналагічна аддзелены. Для наступлення неабходна прадставіць аўтабіяграфію, дова фотазнімком і афіцыйна аб сканчэнні школьнай школы, пашпарт і даведку аб адрозі.

Завы прымаюцца да 10 жніўня, іспыты — 15 жніўня на матэматыку, фізіку, хімію, родную мову і грамадзянства.

Студенты забеспечваюцца стампаваным істэрнаты і прадьяны. Документы дасылать па адрозу: г. Віцебск, Каністая вул. 27, 4-й паверх. швейна-тэкстыльны тэхнікум. Дзяржніца.

Дзяржніца.

СПРАВЧАЧАЯ ТАБЛІЦА. Усебелоруськая нарада асававіхнікаў Маскоўскага абласці, 26 і 27 мая г. г.

ЯК ТРЭБА КАРАСТАВАЦІ ТАБЛІЦАЙ. Пры правярэнні сэрвія латарыйнага білету па табліцы треба адлічваць нумры з левана боку ў нумарах, адлічваючы як на білетах, так і на табліцы.

27 червня, у 7 гадзін вечара, у памяшканні клуба імя Сталіна (рог Комсомольскай і Інтэрнацыянальнай вуліц).

ГОРНАМСОД СІЛІКАЕ НАРАДАУ.

старшыня і сакратазоў камсодзоў гор. Менска. Якуа старшыня і сакратазоў камсодзоў абвясчаюць.

Уход на білетях якія можна атрымаць у горкамсодзе і ў ашчадкасах № 16.

ІНСТЫТУТ ФІЛАСОФІ І ПРАВА АН БССР. 26 червня, у 8 гадзін вечара, у канферэнц-зале Акадэміі навук адуоццо.

ПУБЛІЧНАЯ АБАРОНА ДЫСЕРТАЦЫІ. скончыўшы аспірантуру г. ЛАПОТКА Б. А. на ступень кандыдата філасофічнага навук.

«ЛЕНІНСКАЕ ВУЧЭННЕ АБ ПАНЯЦЦІ». Апаенты: праф. Выдра Р. М. і праф. Селер. Запрашаюцца навуковыя работнікі і ўсе жадаючыя.

Віцебскі і зярніўны мастацкі тэхнікум абвясчае НАБОР студэнтаў на 1935-37 навучальны год.

ПРЫЕМНЫЯ ІСПЫТЫ з 23 на 25 жніўня. Наступваючы павіныя трымаць іспыты на беларускай і рускай мовах, матэматыку, грамадзянства і географію ў адрозе прытрымліваючыся 7 класу сярэдняй школы, а таксама спецыяльныя іспыты па мастацкіх дысцыплінах: рысунак і натурны і кампазіцыя.

Да заявы аб наступленні треба прыкласти наступныя дакументы (у арыгіналах): а) метрыку; б) атэстат аб сканчэнні 7 класу сярэдняй школы; в) даведку аб прыгоднасці адрозу; г) даведку аб сканчэнні сярэдняй школы; д) дава завержана і узаасурчым підписам фотазкарткі і паштотна маркі на 40 кап. для адказу.

ПРЫЕМ ЗАЛУ ў 10 червня да 20 жніўня уключна. Заявы і дакументы дасылать з дакладным указаннем адраса паводчага заяву.

Прымаюцца павіныя мець пашпарт. Прынятыя ў тэхнікум забеспечваюцца істэрнаты і стампаваным істэрнаты ад паслэхаванні.

Курс навучання — 4 гады. Прымаюцца асобы ва ўроне ад 15 да 35 год. Адрас тэхнікума: Віцебск, Волдарская вул. № 3/5, Мастацкі тэхнікум. Дзяржніца.

Дзяржніца.

СПРАВЧАЧАЯ ТАБЛІЦА. Усебелоруськая нарада асававіхнікаў Маскоўскага абласці, 26 і 27 мая г. г.

ЯК ТРЭБА КАРАСТАВАЦІ ТАБЛІЦАЙ. Пры правярэнні сэрвія латарыйнага білету па табліцы треба адлічваць нумры з левана боку ў нумарах, адлічваючы як на білетах, так і на табліцы.

27 червня, у 7 гадзін вечара, у памяшканні клуба імя Сталіна (рог Комсомольскай і Інтэрнацыянальнай вуліц).

ГОРНАМСОД СІЛІКАЕ НАРАДАУ.

старшыня і сакратазоў камсодзоў гор. Менска. Якуа старшыня і сакратазоў камсодзоў абвясчаюць.

Уход на білетях якія можна атрымаць у горкамсодзе і ў ашчадкасах № 16.

ІНСТЫТУТ ФІЛАСОФІ І ПРАВА АН БССР. 26 червня, у 8 гадзін вечара, у канферэнц-зале Акадэміі навук адуоццо.

ПУБЛІЧНАЯ АБАРОНА ДЫСЕРТАЦЫІ. скончыўшы аспірантуру г. ЛАПОТКА Б. А. на ступень кандыдата філасофічнага навук.

«ЛЕНІНСКАЕ ВУЧЭННЕ АБ ПАНЯЦЦІ». Апаенты: праф. Выдра Р. М. і праф. Селер. Запрашаюцца навуковыя работнікі і ўсе жадаючыя.

Віцебскі і зярніўны мастацкі тэхнікум абвясчае НАБОР студэнтаў на 1935-37 навучальны год.

ПРЫЕМНЫЯ ІСПЫТЫ з 23 на 25 жніўня. Наступваючы павіныя трымаць іспыты на